



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Б. Батура праінфармаваў Прэзідэнта аб выніках рабочага візіту ў Страсбург

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Барыс Батура 10 сакавіка праінфармаваў кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэвіча аб выніках свайго рабочага візіту ў Страсбург. Як старшыня Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі Барыс Батура прыняў удзел у 16-м пленарным пасяджэнні Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў Савета Еўропы. У ходзе мерапрыемства ён адзначыў зацкаўленасць беларускага боку ў наладжанні ўзаемавыгодных кантактаў з Кангрэсам, у прыватнасці, па ключавых пытаннях трансгранічнага супрацоўніцтва. На сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі таксама абмяркоўвалася магчымасць правядзення ў Мінску канферэнцыі па мясцовым самакіраванні з удзелам прадстаўнікоў Кангрэса, была адзначана неабходнасць стварэння ў краіне нацыянальнай асацыяцыі мясцовых уладаў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Айчынная эканоміка здольная вытрываць крызіс...

Зараз вельмі складана рабіць нейкія прагнозы наконт працягласці сусветнага фінансавога і эканамічнага крызісу, значыць падчас гутаркі з карэспандэнтам «Звязды» перад пасяджэннем Рэспубліканскага савета дырэктараў БНПА першы намеснік старшыні Беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі Віталь Сеўрукевіч. Як мяркуюць у БНПА, самы складаны час — гэта найбліжэйшы год-паўтара.

— У цэлым, — значыць Віталь Сеўрукевіч, — усё будзе залежаць ад таго, як сусветныя лідары будуць знаходзіць узаемаразумненне, якія прымаць меры па пераадоленні наступстваў крызісу.

Сённяшняя сітуацыя ў эканоміцы і на многіх беларускіх прадпрыемствах, на думку нашага суразмоўцы, дастаткова складаная, неардынарная і патрабуе вельмі хуткіх і высокапрафесійных рашэнняў. Паводле яго слоў, зараз, калі ў свеце падае попыт на прадукцыю, няма неабходнасці нарошчваць яе выпуск і перагружаць склады, таму што працоўныя і матэрыяльныя рэсурсы ў такім выпадку выкарыстоўваюцца неэфектыўна. Між іншым, паводле звестак БНПА, змяшэнне магчымасцяў для нарошчвання экспарту прывяло да істотнага росту складскіх запасаў прадукцыі: калі ў студзені мінулага года ў галінах эканомікі яны складалі ў сукупнасці 50,2% да сярэднемесячнага аб'ёму вытворчасці, то ў студзені гэтага ўжо 84,6%. Асабліва хуткімі тэмпамі растуць рэшткі гатовай прадукцыі на складах у прамысловасці: напрыклад, колькасць грузаваж аўтамабіляў узрасла ў 5,6 раза, аўтапрычэпаў — у 3,7 раза, халадзільнікаў і маразільнікаў — у 3,6 раза, дроту звычайнага — у 32 разы.

Негатыўныя праявы сусветнага крызісу наша краіна адчувае на сабе, падкрэсліла на пасяджэнні савета і намеснік міністра эканомікі Таццяна Старчанка. «Букет фінансавых складанасцяў, — заявіла яна, — адбыўся перш за ўсё на рэальным сектары. Відавочна, што замазруджванне ў прамысловым сектары адбілася ў цэлым на эканамічным росце». Паводле яе звестак, у студзені тэмпы росту ВВП Беларусі склаў 104,2%, а па выніках студзеня-лютага — 101,4%. Намеснік міністра дадала, што праблема закранаюць усё галіны і валуўтаральныя прадпрыемствы, у першую чаргу ў машынабудуўніцтве і металапрацоўцы, прамысловасці будаўнічых матэрыялаў, лёгкай і дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Цяпер, калі ўсе краіны ўжо сутыкнуліся з крызісам, у нашых спецыялістаў не выклікае ніякіх сумненняў тое, што трэба было пачаць працу па павышэнні канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі нашам раней. Таццяна Старчанка нагадала, што вырашэннем задачы па пераходзе айчынных прадпрыемстваў на інавацыйны шлях развіцця Беларусь займаецца апошнія 3-4 гады.

Закранаюць пытанне аб прынятых у краіне захадах па зніжэнні неспрыяльных наступстваў сусветнага фінансавога крызісу, Таццяна Старчанка, у прыватнасці, адзначыла тое, што ў Беларусі ўдасканалена сістэма адміністрацыйных і тэхнічных працэдур, зямельных адносінаў, будаўніцтва, стымуюцца інвестыцыйныя працэсы. Разам з тым, прызнала намеснік міністра, «пакуль захадаў недастаткова, яны не могуць поўнацэнна забяспечыць устойлівасць працы эканомікі». Таму, заявіла яна, усё планы адкрыты для новых прапаноў, «і мы будзем рады, калі такія прапановы паступляць».

Кіраўнік Федэрацый прафсаюзаў Леанід КОЗІК, які заўважыў, што, сапраўды, ад крызісу ніхто не схавецца, упэўнены, што айчынная эканоміка яго вытрымае. Ён узгадаў пра тое, што рэспубліка ў дзеясвятых гадах мінулага стагоддзя ўжо паспяхова пераадолела тагачасныя праблемы, і цяпер у нас ёсць добрая аснова для ўз'яўлення эканамічнага росту. Паводле яго слоў, гэта сельская гаспадарка і будаўніцтва, а таксама экспарт. З ім згодны і былы прэм'ер Беларусі Сяргей ЛІНГ, які аптымістычна глядзіць на перспектывы беларускай эканомікі. «Ёсць лакаматывы, якія яе выцягнуць, — падкрэсліў Сяргей ЛІНГ. — Гэта развітая прамысловасць, устойлівае сельскае гаспадарка, будаўніцтва. Будзем выходзіць з гэтай сітуацыі, прычымнішыся да гэтых лакаматываў».

Што ж датычыцца рэкамендацый, якія могуць забяспечыць далейшае эфектыўнае функцыянаванне беларускіх прадпрыемстваў у цяперашніх умовах, і якія былі падрыхтаваны ўдзельнікамі пасяджэння, то гэта, да прыкладу, неабходнасць прыняцця дадатковых захадаў па стымуляванні зніжэння выдаткаў і цэнаў на прадукцыю, што рэалізуюцца, павелічэнне аб'ёму продажу. Такія захады могуць быць частковай ці поўнай кампенсацыяй працэнтаў на крэдытах, змяншэнне памераў падатковых і непадатковых плацяжоў, тэхнічнае пераабарэнне за кошт сродкаў бюджэту. Улічваючы сацыяльнае значэнне вырашэння жылывых праблемы, сярэд рэкамендацый, якія могуць быць выкарыстаныя, ёсць прапанова па зніжэнні на 50% падаткаў і плацяжоў (пры наяўнай структуры) забудоўшчыкаў, у тым ліку замежных, якія забяспечваюць будаўніцтва і продаж жылля адпаведных спажывецкіх якасцяў па цэнах, узгодненых з адпаведнымі абласнымі выканаўчымі камітэтамі і Мінгарвыканкамам. Прапануецца таксама ажыццявіць пераход на семігадзінны працоўны дзень (35 гадзінны працоўны тыдзень), не змяняючы пры гэтым памер зарплат нізкакваліфікаваным катэгорыям работнікаў (да 50 тысяч рублёў).

Ігар ШЧУРЧАНКА.

Акцэнт — на развіццё індывідуальнага будаўніцтва жылля

Сёлета ў краіне неабходна пабудавач не менш як 6 млн квадратных метраў жылля. Па лініі шматкватэрных дамоў 78 працэнтаў кватэр неабходна пабудавач для «грамадскоў». Аднак вялікая колькасць грамадзян зацкаўлена ў вырашэнні свайго жыллёвага пытання праз механізм будаўніцтва менавіта індывідуальнага жылля. Раней індывідуальныя забудоўшчыкі вырашалі свае жылывыя пытанні самастойна. Якім чынам дзяржаўныя структуры дапамагаюць такім індывідуалам, карэспандэнт «Звязды» расказаў начальніку ўпраўлення жылывага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Аляксандр ГОРВАЛЬ.

— Летась у краіне быў пабудаваны 1 млн 700 тысяч квадратных метраў індывідуальнага жылля. Аднак грамадзянам тады стала цяжка атрымаць жылывыя ўчасткі пад будаўніцтва. Міністэрствам былі распрацаваны і зацверджаны першачарговыя мерапрыемствы па развіцці індывідуальнага будаўніцтва жылля. Зараз вобласці падрыхтавалі ўласныя рэгіянальныя праграмы індывідуальнага жылывага будаўніцтва, а міністэрства на працягу сакавіка распрацуе рэспубліканскую праграму па актывізацыі такога будаўніцтва на найбліжэйшыя 2-3 гады.

У комплекс гэтых мераў уваходзіць новы механізм выдзялення жылывых участкаў пад індывідуальнае будаўніцтва з унясеннем адпаведных змяненняў у нарматыўную базу. Нагадаю, што сёлета з 1 мая жылывыя ўчасткі будучы прапаўвацца асобам з патрэбай у паліпашэнні жылывых умоў без аўкціённаў ва ўсіх рэгіёнах краіны, акрамя Мінска. Нашым спецыялістамі рыхтуецца адпаведны дакумент, які будзе рэгламентаваць патэнтныя дзеянні ў сферы індывідуальнага будаўніцтва, калі і грамадзянін, і неабходны структуры пач-

ніцтва яшчэ дапрацоўваецца. Разам з тым, паводле звестак з рэгіёнаў, мы рэалізуем, што, нягледзячы на сусветны фінансавы крызіс, сёлета будзе пабудавана не менш чым летась.

— Як будзе вырашацца праблема чэргаў сярэд шматдзетных сем'яў? — Цяпер распрацоўваецца праект пастановы аб тым, каб істотна павялічыць аб'ёмы будаўніцтва жылля менавіта для названай сацыяльнай групы. Гэтыя аб'ёмы будаўніцтва павінны дазваляць выконваць заданне кіраўніка дзяржавы аб тым, што шматдзетныя сем'і павінны ўключача ў спіс забудоўшчыкаў жылля з дзяржаўна-прамысловай працягу трох месяцаў пасля пастаўкі дамоў.

— Вядома, што ў высокых жыхароў не вялікім попытам карыстаецца службове жыллэ. Як будзе вырашацца гэта праблема? — Спецыялісты будаўнічай галіны сумесна з іншымі зацкаўленымі структурамі разглядаюць пытанне аб перадачы ва ўласнасць грамадзянам у сельскай мясцовасці жылывыя дамы, якія ў свой час былі набыты сельскагаспадарчымі арганізацыямі.

— Спецыялісты будаўнічай галіны сумесна з іншымі зацкаўленымі структурамі разглядаюць пытанне аб перадачы ва ўласнасць грамадзянам у сельскай мясцовасці жылывыя дамы, якія ў свой час былі набыты сельскагаспадарчымі арганізацыямі.

— Як будзе вырашацца праблема чэргаў сярэд шматдзетных сем'яў? — Цяпер распрацоўваецца праект пастановы аб тым, каб істотна павялічыць аб'ёмы будаўніцтва жылля менавіта для названай сацыяльнай групы. Гэтыя аб'ёмы будаўніцтва павінны дазваляць выконваць заданне кіраўніка дзяржавы аб тым, што шматдзетныя сем'і павінны ўключача ў спіс забудоўшчыкаў жылля з дзяржаўна-прамысловай працягу трох месяцаў пасля пастаўкі дамоў.

— Як будзе вырашацца праблема чэргаў сярэд шматдзетных сем'яў? — Цяпер распрацоўваецца праект пастановы аб тым, каб істотна павялічыць аб'ёмы будаўніцтва жылля менавіта для названай сацыяльнай групы. Гэтыя аб'ёмы будаўніцтва павінны дазваляць выконваць заданне кіраўніка дзяржавы аб тым, што шматдзетныя сем'і павінны ўключача ў спіс забудоўшчыкаў жылля з дзяржаўна-прамысловай працягу трох месяцаў пасля пастаўкі дамоў.

— Як будзе вырашацца праблема чэргаў сярэд шматдзетных сем'яў? — Цяпер распрацоўваецца праект пастановы аб тым, каб істотна павялічыць аб'ёмы будаўніцтва жылля менавіта для названай сацыяльнай групы. Гэтыя аб'ёмы будаўніцтва павінны дазваляць выконваць заданне кіраўніка дзяржавы аб тым, што шматдзетныя сем'і павінны ўключача ў спіс забудоўшчыкаў жылля з дзяржаўна-прамысловай працягу трох месяцаў пасля пастаўкі дамоў.

— Як будзе вырашацца праблема чэргаў сярэд шматдзетных сем'яў? — Цяпер распрацоўваецца праект пастановы аб тым, каб істотна павялічыць аб'ёмы будаўніцтва жылля менавіта для названай сацыяльнай групы. Гэтыя аб'ёмы будаўніцтва павінны дазваляць выконваць заданне кіраўніка дзяржавы аб тым, што шматдзетныя сем'і павінны ўключача ў спіс забудоўшчыкаў жылля з дзяржаўна-прамысловай працягу трох месяцаў пасля пастаўкі дамоў.

Народны помнік ў Дабраволі



Радавыя Перамогі

Алена БАРЕЛЬ — дзіця вайны. Яна ніколі не бачыла свайго бацьку, не ведае, пры якіх акалічнасцях ён загінуў, калі і дзе пахавааны. Тым не менш, яна яго шукае, і прыходзіць да сціплага помніка, павязвае новую стужку, выцірае фотаздымак на медальёне. Для яе гэтае месца святое, нягледзячы на тое, што пад помнікам нічога няма. Яна вывезла ў Германію на працы, але бацька ўцёк адтулі і вярнуўся ў Дабраволі. У сарак тры гады ён быў захоўваўся ў гітлераўцы і патрапіў у Беластоцкую турму — пераказала Алена ўспаміны сваёй маці, калі яны ішлі да высюковых могілак. — Некалькі разоў маяма хадзіла ў Беласток, адносіла мужу перадачы, хоць была ўжо цяжарна. І ніводнага разу ёй не ўдалося убачыць свайго 28-гадовага Івана. Апошні раз пайшла ў Беласток у чэрвені 1944-га, але перадачу ў яе не ўзялі, казалі, каб больш не прыходзіла, маўляў, з турмы ўсіх вывезлі.

Прышоў час, вызвалілі Беларусь і частку Польшчы, а Іван не вяртаўся. Не вярнулася і іншыя, арыштаваныя разам з ім. Скончылася вайна, папрыходзілі з перамогаю салдаці, а пра бацьку Алены не было ні сляху ні дыку. Сярдзень 1944-га, на суседняй Беластоцкай могілцы на дабравольскіх могілках хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».


Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».



Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-1944г», «погиб в войну в Белостоке», «погиб под Орлом 20.2.43», «погиб 1944г. в Германии», «убит на поле брани 1941г», «пропал без вести 1944».

Лічэ дзесяць гадоў таму Алена Барэль пісала лісты ў Беласток, шукала звесткі пра смерць бацькі, але атрымала адказ, што дакументы з дабравольскіх могілак хоць і суцішае яе душу, але крывада з часам усё адно не праходзіць. А помнікі працавалі пастаўца, падобны адзін на другі і з падобнымі эпітафіямі, якія і цяпер нельга абыякава чытаць: «убит 27.1.45 похоронен под Кинизбергом», «погиб за Родину 23-X-194

Прэзідэнт Беларусі зацвердзіў задуму аператыўна-стратэгічнага вучэння «Захад-2009»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 10 сакавіка зацвердзіў задуму аператыўна-стратэгічнага вучэння «Захад-2009».

Мэта вучэння — адпрацоўка пытанняў сумеснага планавання прымянення рэгіянальнай групой войскаў Беларусі і Расіі і кіравання ёю ва ўмоўным лакальным канфлікце.

Чакаецца, што маючае адбыцца вучэнне будзе самае маштабнае па сілах і сродках, што прыцягваюцца са складу сумеснай беларуска-расійскай групой войскаў. У ім прымуць удзел да 13 тыс. ваеннаслужачых. З расійскага боку будуць задзейнічаны сучапунныя войскі і ваенна-паветраныя сілы (уключаючы авіяцыю, зенітныя ракетныя войскі і радыётэхнічныя войскі).

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь выходзіць на новы ўзровень практычнага ўзаемадзеяння з Расіяй у ваеннай сферы.

«Можна сказаць, што гэта прыпыночкова новы этап у забеспячэнні бяспекі Саюзнай дзяржавы. На такі высокі ўзровень практычнага ўзаемадзеяння ў ваеннай сферы з Расіяй мы выходзім упершыню», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Павышэнне магчымасцяў рэгіянальнай групой войскаў па абароне Саюзнай дзяржавы — прырытнзная задача прай рэалізацыі мераў па стварэнні агульнай сістэмы ваеннай бяспекі. Неваніта з гэтай мэтай Беларусь рэгулярна праводзіць буйнамаштабныя ваенныя вучэнні. «Сёння мы ўжо дэбiтае разумення з боку нашых грамадзян і суседніх дзяржаў, што гэта не дэманстрацыя сілы, а найбольш эфектыўная форма падрыхтоўкі войскаў і падтрымання іх боагатаўнасці і баяздольнасці», — сказаў беларускі лідар.

«Наша краіна не мілітарызавана і не праводзіць агрэсіўную палітыку. Мы нікому не хочам ствараць праблем. Мы праводзім міралюбную знешнюю палітыку і ні адну дзяржаву не разглядаем у якасці праціўніка, з усімі хочам жыць у згодзе», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. У той жа час ён са шкадаваннем канстатаваў, што «свет вакол не становіцца больш бяспечным», і аб гэтым сведчаць многія факты. «Ніхто не сцідае з рахунку ваенную сілу, і мы не можам гарантаваць, што такая ваенная сіла ў які-небудзь перыяд не будзе накіравана супраць нашай краіны і нашага народа», — падкрэсліў Прэзідэнт.

У той жа час Беларусь не моццў не трывожыць «тыя мерапрыемствы, якія праводзіцца войскамі і блокам НАТО ў цэлым на граніцы Саюзнай дзяржавы». «Таму мы павіны ўлічваць гэтыя фактары ў вызначэнні нашай ваеннай палітыкі і стратэгіі», — падвёў вынікі Аляксандр Лукашэнка.

На яго думку, армія павіна вучыцца ваяваць, каб «неба над галавой было мірнае». Прэзідэнт нагадаў, што ў мінулым годзе былі распрацаваны новыя асабоватворныя дакументы: Канцэпцыя будаўніцтва і развіцця Узброеных Сілаў да 2020 года і План абароны краіны, у якіх вызначаны асноўныя прынцыпы ваеннай палітыкі і напрамкі развіцця беларускай арміі. Гэтыя дакументы падрыхтаваны зыходзячы з патрэбнасцяў абароны дзяржавы, сучасных тэндэнцый узброенага проціборства, існуючага ўзроўню ваеннай небяспекі і эканамічных магчымасцяў Беларусі, дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт паіярэдзіў міністра абароны аб неабходнасці якаснай адпрацоўкі ўсіх аспектаў вучэння і звярнуў увагу на рацыянальнае і выключна абгурнтаванае расходуванне матэрыяльных і грашовых сродкаў. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што, нягледзячы на сітуацыю ў свеце, Беларусі не трэба адкладаць або пераносіць вучэнні, якія даючо планаваліся. «Лішніх грошай няма, але думаю, мы справімся з затратамі. Недзе эканомім у ваеннай сферы, але вучэнні праводзіць трэба», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Прас-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

А. Лукашэнка і С. Саргсян дамовіліся аб рабочым візіце Прэзідэнта Беларусі ў Арменію

9 сакавіка адбылася тэлефонная размова Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнка з Прэзідэнтам Арменіі Сержам Саргсянам.

Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі пытанні пашырэння гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, ўзаемадзеяння ў рамках інтэграцыйных аб'яднанняў на постаставаеіх прасторы, у прыватнасці ў АДКБ і СНД, актуальныя тэмы міжнароднага парадку дня і пытанні функцыянавання эканомі краін ва умовах сувестнага фінансава-эканамічнага крызісу. У ходзе гутаркі была дасягнута дамоўленасць аб рабочым візіце Прэзідэнта Беларусі ў Арменію. Тэрміны будучь узгоднены па дыпламатычных каналах.

Прас-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Група экспертаў Сувестнага банка па ацэнцы праектаў у галіне энергаэфектыўнасці пачынае працаваць у Мінску
паведамлілі БЕЛТА ў прадстаўніцтве Сувестнага банка ў Беларусі. Гэта, у прыватнасці, праекты па рэабілітацыі раёнаў, што пацярпелі ад катастрофы на ЧАЭС, і мадэрнізацыі аб'ектаў інфраструктуры ў сацыяльнай сферы.

«У ФРАНЦЫІ ДОБРЫ ЎРАЧ-ХІРУРГ ЗАРАБЛЯЕ БОЛЬШ, ЧЫМ МІНІСТР. ВОЗЬМЕМ ЗА ПРЫКЛАД?»

Што для сістэмы аховы здароўя больш эканамічна выгадна і эфектыўна: пастаянна нарошчываць прыём у медыцынскай ВНУ ці ствараць сумесна з мясцовымі органамі ўлады такія ўмовы работы для медыцынскіх персанала, які рэальна будучь спрыяць замацаванню кадраў на месцах? З гэтым зусім не рытарычным пытаннем звярнулася да сваіх калег старшыня Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў аховы здароўя Алена БЕЛЬСКАЯ, выступаючы на выніковай калегіі Міністэрства аховы здароўя.

На сённяшні дзень у сістэме аховы здароўя працуюць 42 153 урачы, 108 458 спецыялістаў з сярэдняй медыцынскай адукацыяй і 6836 правізараў і фармацэўтаў. Разам з тым колькасць асобаў пельскай уэросту сярэд мelderсанна даволі ўнушальна: 17,8 % — сярэд урачоў, 9,7 % сярэд спецыялістаў з сярэдняй медыцынскай адукацыяй і 15,2 % — сярэд правізараў і фармацэўтаў.

Па колькасці урачоў на 100 тысяч насельніцтва Беларусь знаходзіцца на другім месцы ў Еўропе пасля Грэцыі. Аднак калі прааналізаваць структуру урачэбных кадраў, то забеспячэнасць лячэбна-прафілактычных устаноў урачамі, якія непасрэдна выконваюць лячэбныя функцыі, складае, па розных звестках, 28,3—33,9 на 10 тысяч насельніцтва. Пры гэтым узровень нагрукту ў большасці урачоў, асабліва ў першасным зьяенне, істотна перавышае нарматывы...

Ліквідаваць «пракразі» ў кадравай палітыцы толькі за кошт выпускіноў медыцынскіх ВНУ пакуле не ўдаецца. У апошнія гады ў краіне пастаянна павялічваліся прыём студэнтаў у медыцынскія ВНУ, хоць колькасць выпускаемых з навучальных устаноў урачоў у разліку на 100 тысяч насельніцтва ў нашай краіне ўжо зараз у 1,5 раза вышэйшая, чым у Еўрасаюзе. Між іншым, дынаміка акумулятаванасці ў лепшы бок істотна не змяняецца. Галоўная прычына — у высокай цяжкасці кадраў. Толькі за 5 месяцаў 2008 года з арганізацыі звольніліся больш як 3 тысячы медыцынскіх работнікаў, урачоў і 1055 правізараў. Асобы пенсійнага ўзросту складалі толькі 12,4 % ад агульнай колькасці тых, хто звольніўся.

Летас сярэдняя заробатная плата работнікаў медыцынскай галіны склапа 706,2 тысячы рублёў. Аднак нягледзячы на рост намінальнай заробатнай платы работнікаў аховы здароўя ў адносінах да 2007 года на 18,5 %, рэальнае яе значэнне вырасла толькі на 3,2 %, што ніжэй, чым увогуле па народнай гаспадарцы (на 9,9 %). Па выніках мінулага года ў рэйтынгу 14 асноўных галін народнай гаспадаркі па ўзроўні сярэднямесячнай заробатнай платы сістэма аховы зда-

Парламенцкі дзённік

Беларусь+АБСЕ=сяброўства?

Танальнасць сустрэч дэлегацыі Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі па Бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе з кіраўніцтвам беларускага парламента дае падставу меркаваць, што абодва бакі гатовыя да супрацоўніцтва

У сталіцы сёння пройдзе семінар, на якім абмяркуюць магчымасці паліпавання клімату для замежных інвестыцый у Беларусь. Аб ім таксама шлла гутарка падчас сустрэчы спікера ніжняй палаты беларускага парламента Уладзіміра Андрэйчанкі і старшыні ПА АБСЕ, дэпутата Парламента Партугалі Жау Саараша. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі пад кіраўніцтвам спадара Саараша прадзеіць у Беларусі да 12 сакавіка і возьме ўдзел у інвестыцыйным семінары.

— Мы лічым гэты семінар вельмі важным, паколькі прыцягненне інвестыцый у асноўны капітал, асабліва ў час фінансава-эканамічнага крызісу — гэта, відаць, ключовае пытанне для любой краіны, — падкрэсліў кіраўнік Палаты прадстаўнікоў — Прывіянчэнне інвестыцый — гэта, вядома ж, будучыня любой дзяржавы. І мы ўдзячэны за тую ініцыятыву, якая была праўяўлена спадарыняй Цапф (Ута Цапф — кі-

раўнік рабочей групы ПА АБСЕ па Беларусі, дэпутат Парламента Германіі. — Аўт.). Са свайго боку мы зрабілі ўсю неабходную работу. Падрыхтаваны парадак дня, мадэльнас правядзення семінара, вызначаны дакладчыкі, эксперты. Запрошаны ўсе тыя, каго вы прапаноўвалі. Нікога не выкрэслівалі. Запрошаныя і нашы высокапастаўленыя чыноўнікі, кіраўнікі дзяржаўных, недзяржаўных прадпрыемстваў, малага, сярэдняга бізнэсу, недзяржаўных арганізацый.

Спiкер выказаў жаданне, «каб семінар прайшоў канструктыўна, без залішняй палітызацыі, ну, і самае галоўнае, каб была практычна карысць ад гэтага мерапрыемства». Кіраўнік Палаты прадстаўнікоў назваў семінар «станоўчым прыкладам канструктыўнага ўзаемадзеяння Нацыянальнага сходу Беларусі і Парламенцкай Асамблеі АБСЕ».

На яго думку, гэты прыклад ўзаемадзеяння «гарманічна ўлічваецца ў тыя адносіны, якія апошнім часам станючы развіваецца паміж Беларуссю і Еўропай». Спiкер запэўніў, што парламентарыі нашай краіны гатовыя да адкрытага, прагматычнага дыялогу па пытаннях ўзаемагна інтэрэсу. «Беларусь, з'яўляючыся паўнапраўным

чэй з-за жорсткіх нормаў нашага заканадаўства. А побач з нешматлібымі экспэзіцыямі давялося паучыць размову паміж наведвальнікамі, што, маўляў, у краме цана на стрэльбы меншая. Затое да многіх павільнёнаў з нажамі, як і летась, было часам нават не падступіцца... Усе аховытныя маглі азнаць, што па прапановы Нацыянальных паркуа, паліўнічных гаспадарка па арганізацыі і правядзенні палывання ў краіне як для нашых суайчынікаў, так і замежных грамадзян.

Вырабы таксідэрмістаў штогод прыцягваюць увагу многіх, гэтыя паліўнічныя трафэй актыўна фатаграфуюцца наведвальнікамі. Адзін з мастакоў-таксідэрмістаў па нашай просьбе прадеманстраваў роляся з мастацкай разьбой па ім.

На выраб такой прыгожасці ў май-стра ідзе месяц карпатлівай штодзённай працы, а аховытныя набыць яе мусцяць заплаціць 900 тысяч рублёў. Дарчы, побач сталы і шахматы: адмыслова зроблены з бярозы і карэльскай бярозы столік з фігуркамі з керамікі, таксама зроб-

Акцэнт — на развіцці індывідуальнага будаўніцтва

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Згодна з дзейным заканадаўствам, пакуль што перафарміць ва ўласнасць грамадзяніна з пераўступакю крэдытў можна толькі тое службовае жыллё, што будавалася менавіта па льготных крэдытах. Практыка паказала, што не паўсюдна магчыма і мэтазгодна ахыццяўляць будаўніцтва новага жылля. У асобных населеных пунктах жыллi набываецца гаспадаркамі таксама з выкарыстаннем льготных крэдытаў. Зараз і такое службовае жыллi плануецца перадаваць на пэўных умовах разам з

крэдытамі ва ўласнасць работнікаў сельскагаспадарчых арганізацый. — У першым квартале перад будаўнічай галіной была пастаўлена задача па зніжэнні сабекошту будаўніцтва жылля. Аб гэім памерах такога зніжэння ідзе гаворка? — Такое патанненне магчыма найперш па лініі зніжэнна сабекошту будаўнічых матэрыялаў. Патанненне такіх пазіцыяў, які цэмент, шчыбёч, шкло, жалезабетон, гаспадаркамі таксама з выкарыстаннем льготных крэдытаў. Зараз і такое службовае жыллi плануецца перадаваць чытачам «Звязды» ў нума-

Сяргей Куркач

Разам з гэтым, на думку медыкаў, прыпрыгэтнымі праблемамі, якія патрабуюць вырашэння, з'яўляюцца кадравае забеспячэнне (56,2 %), удасканаленне сістэмы аплаты працы (73,5 %), забеспячэнне жыллi (64,9 %), прафілактыка захворванняў і ўкараненне здаровага ладу жыцця (36,8 %), удасканаленне сістэмы кіравання і арганізацыі аховы здароўя (31,2 %).

На пытанне «Што для вас важна ў працы?» 71,1 % аптыянты адказалі: «Дапамагць і прыносіць карысць людзям». Такім чынам праблема аплаты працы актуальная для урачоў перш за ўсё ў сувязі з неадпаведнасцю ўзроўню іх заробкаў сацыяльнай важнасці прафесіі.

Як вядома, летас была праведзена каласальная работа па ўсеагульнай дыспансэрызацыі насельніцтва. Згодна з вынікамі сацыялагічнага даследавання, расшэнне аб правядзенні ўсеагульнай дыспансэрызацыі дарослага насельніцтва выклікала ва ўрачоў сямья супрацьпегляга меркаванні. З аднаго боку, урачы падтрымліваюць саму ідэю прафілактычнай арыентацыі медыцыны і ў іх адказах не

ацэньвае пераўтварэнні, якія адбываюцца ў сістэме аховы здароўя і ў якасці аказання насельніцтву медыцынскай дапамогі: 52,9 % аптыянты адзначылі паліпшэнне і толькі 4,7 % лічаць, што сітуацыя пагаршылася. У пералік найбольш важных і паспяховых, па меркаванні ўрачоў, расшэнну ўвайшлі прыняцце Закона Рэспублікі Беларусь «Аб ахове здароўя», указы кіраўніча дзяржавы, скіраваныя на павышэнне аплаты працы і матэрыяльнае стымуляванне медыцынскіх работнікаў, мадэрнізацыя галіны і значна апырэджаючыя прадстаўнікоў іных прафесій: работнікаў сістэмы адукацыі — у 2,7 раза, спорту — у 2,2 раза, вытворчага сектара — у 2,1 раза. Час ставіць перад намі задчыю прычыноўку і мэтаанкіравана дабівацца павышэння ўзроўню заробатнай платы работнікаў галіны. Прычым мы маем на ўвазе не абсалютны ўзровень аплаты працы работнікаў галіны ў розных краінах, добра разумеючы, што памеры заробкаў будучь залежаць ад рэальных магчымасцяў той ці ішай краіны, перш за ўсё ад узроўню ўнутранага валавага прадукта, асабліваўцяў сістэмы аховы здароўя і іных фактараў, а суданосны заробатнай платы ў нашай галіне і заробатнай платы ў іных сферах народнай гаспадаркі.

У лістападзе—снежні 2008 года Рэспубліканскім камітэтам Беларуска-



Фота Аляксiя КЕШЧУКА.

членам АБСЕ, заўсёды з павагай ставілася да гэтай арганізацыі і разглядае гэту арганізацыю як плячоўку для канструктыўнага дыялогу, абмеркаванняў па пытаннях еўрапейскага супрацоўніцтва, еўрапейскай бяспекі», — падкрэсліў палітык. Ён выразіў спадзяванне, па падчас візіту ў гэтай будзе магчымасць бліжэй пазнаёміцца з краінай і нават правесці параўнанне з тым, якой яна была два гады таму, «калі вы бралі ўдзел у назіранні за выбарамі прэзідэнта».

Старшыня ПА АБСЕ Жау Саараш падкрэсліў: «Мы хочам сяброўска адносіцца з Беларуссю і імкнёмся мець з ёю плённае супрацоўніцтва». Ён зрабіў акцэнт на тым, што АБСЕ заўжды імкнулася ўключыць усе краіны ў працэс супрацоўніцтва. «Я вяс запэўніваю, вы можаце на нас разлічваць, што наша дэлегацыя, наша асамблея будзе супраць выключэння якой-небудзь краіны ці групы парламентарыяў з нашай арганізацыі і з нашай работы», — адзначыў спадар Саараш. Ён дадаў, што ўжо даводзілася сустракацца з абноўленай беларускай дэлегацыяй у Вене, і кантакты ўсталяваны добрыя, як, дарчы, і на працягу ўсіх гадоў работы з беларускай дэлегацыяй.

Пры гэтым ён заўважыў, што лобовае супрацоўніцтва з'яўляецца двухбаковым працэсам. Падчас сустрэчы ў верхняй палаче парламента старшыня Савета Рэспублікі Барыс Батура выказаў спадзяванне, што «тыя мэты, якія ставіліся перад семінарам на падчас візіту ў гэтай будзе магчымасць бліжэй пазнаёміцца з краінай і нават правесці параўнанне з тым, якой яна была два гады таму, «калі вы бралі ўдзел у назіранні за выбарамі прэзідэнта».

Старшыня ПА АБСЕ Жау Саараш падкрэсліў: «Мы хочам сяброўска адносіцца з Беларуссю і імкнёмся мець з ёю плённае супрацоўніцтва». Ён зрабіў акцэнт на тым, што АБСЕ заўжды імкнулася ўключыць усе краіны ў працэс супрацоўніцтва. «Я вяс запэўніваю, вы можаце на нас разлічваць, што наша дэлегацыя, наша асамблея будзе супраць выключэння якой-небудзь краіны ці групы парламентарыяў з нашай арганізацыі і з нашай работы», — адзначыў спадар Саараш. Ён дадаў, што ўжо даводзілася сустракацца з абноўленай беларускай дэлегацыяй у Вене, і кантакты ўсталяваны добрыя, як, дарчы, і на працягу ўсіх гадоў работы з беларускай дэлегацыяй.

У першы год запар мы пішам пра выставу-кірмаш як пра мерапрыемства, кога можна наведваць усёй сям'ёй. І гэта сапраўды так, хоць падчас адкрыцця форуму на ім бяспрасчна «ўладарылі» мужчыны (іх азарт цалкам зразумелы). Жанчыны ж было нашмат, але яны паводзілі сябе як паўнаватарскія кліенты. Адна разам з мужам, відавочна, рыхталася набыць гумавую лодку, другая, зноў жа з «другой палавінак» — даволі ёмісткую палатку. Было відаць, што гэтыя лодкі прызвычаліся займацца, па-першае, актыўным адпачынкам, па-другое, разам. Так, яшчэ адна сямейная пара вырашала, якую лепш набыць паходную палатальню (са здымнай ручкай) і якую трэба купіць дошку для чыстыі рюкз (са спецыяльнай заціскачкай і нават паліцкай). Кабета сталага веку ў адзіноце (магчыма, у падарунак мужу) выбрала камплект

цёплага адзення камуфляжнай расфарбоўкі; дзяўчына, накойкі стала зразумелым з выпадкова пацучай тэлефоннай размовы, — для сябе тэрмабляіну. Дзецям, як ужо пісалі, за шчасце глядзецца на розныя чучалы і сфатаграфаваліца на якім квадэрцыклі. А потым і падсілкаваца разам усёй сям'ёй прама тут жа на выставе. Скажам, ладнай поршынй запечанай дзічыны пад сырэм менш чым за пяць тысяч рублёў. Лі купіць дадому мясны рулет з дзічыны або натуральны мёд.

...Калі гаварыць увогуле пра ўзражаны ад сёлетняй выставы (прынамсі, ад адкрыцця, бо яна будзе «чакаць наведвальнікаў да 13 сакавіка ўключна»), дык некаторыя фірмы, калі не памыляюся, не «выстаўляліся», ішчыя — з'явіліся ўпершыню. Хтосць «ўрэзаў» уласную экспазіцыю, нехта — павялічыў яе. Арганізатары абяцалі, што гэта выстава можа стаць рэкардсменам на наведвальнасці і, прынамсі, працідраа адкрыцця за-сведчыла гэта.

Сяргей РАСОЛКА.

Пра гэта паведамліла БЕЛТА інспектар ДАІ УУС Гродзенскага аэбывканамта Тацыяна Якевич. Супрацоўнік ДАІ сумесна з участковым інспектарам ехалі па выкліку на сямейны скандал, калі на дарозе Валеўка — Наваельня ў Навагрудскім раёне заўважылі машыну, якую літаральна насіла з боку ў бок. На патрабаванні спыніцца кіроўца «Опель-Астры» не адрагаву і спрабаваў уцячы. Супрацоўнік РАУС кінуўся ў пагоны. У выніку ім давялося страляць: былі зранены тры папераджаючыя стрэлы ў паветра і пяць — па колах...

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже земельных участков в частную собственность, который состоится 23 марта 2009 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, за заседаний.

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Последний день подачи заявлений — 17.03.2009 года до 17.00. Заключительная регистрация участников аукциона — 23.03.2009 года с 15.30 до 15.50 в каб. 206.

Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь в частную собственность для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов. Условия проведения аукциона — наличие не менее двух участников.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон, желающие принять участие в аукционе представляют в сроки, указанные в извещении:

а) квитанцию о внесении задатка на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета № 3642017441709 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж);

№ лота	Адрес земельного участка	Площадь, га	Кадастровый номер	Начальная цена (руб.)	Сумма задатка (руб.)
1	пер.1-й Ровчакова, 1	0,0921	740100000001004766	10 762 000	969 000
2	пер.1-й Ровчакова, 5	0,0938	740100000001004768	10 961 000	986 000
3	пер.1-й Ровчакова, 7	0,0942	740100000001004769	11 008 000	991 000
4	пер.1-й Ровчакова, 9	0,0946	740100000001004770	11 055 000	995 000
5	пер.1-й Ровчакова, 11	0,0973	740100000001004771	11 370 000	1 023 000
6	пер.2-й Ровчакова, 2	0,0990	740100000001004774	11 569 000	1 041 000
7	пер.2-й Ровчакова, 4	0,0986	740100000001004776	11 522 000	1 037 000
8	пер.2-й Ровчакова, 10	0,1074	740100000001004781	12 550 000	1 130 000
9	ул. им. полковника Спелекурова, 12	0,1075 га	740100000001004554	5 579 000	509 000

Земельные участки расположены на городской улице без асфальтового покрытия. Строений, сооружений и инженерных коммуникаций на земельных участках нет. В радиусе 500 м имеются сети водопровода и газопровода.

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПО ПОРУЧЕНИЮ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСПОЛКОМА

проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов в Столбцовском районе:

№ лота	Адрес земельного участка, кадастровый номер	Пл. зем. участка (га)	Наличие инженерных сетей	Начальная цена (бел. рублей)	Задаток (бел. рублей)
1	д. Слобода, ул. Новая, 1, 62548520601000299	0,1296		483 890	45 000
2	д. Кучаны, ул. Лесная, 6, 625485201601000110	0,1500	в непосредственной близости сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения	123 340	12 000
3	д. Кучаны, ул. Лесная, 8, 625485201601000111	0,1500		123 340	12 000

Задаток перечисляется на р/с 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», г. Минск, МФО 153001357, УНП 690324015, КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Победитель аукциона по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 324.

МЯСЦОВАЕ КІРАВАННЕ ПА-ЕЎРАПЕЙСКУ

На мінулым тыдні Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старшыня Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі Барыс Батура ў межах рабочага візіту ў Страсбург (Францыя) прыняў удзел у 16-м пленарным пасяджэнні Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў Савета Еўропы (КМРУСЕ).

Падчас візіту абмяркоўваліся пытанні ролі мясцовых і рэгіянальных уладаў у еўраініцыяна-морскім супрацоўніцтве, перспектывы транспазітнага супрацоўніцтва, а таксама праблемы міжнароднага фінансавання краіны і яго наступствы для еўрапейскіх тэрытарыяльных уладаў.

Абмяркоўваючы тэму «Транспазітнае супрацоўніцтва», Барыс Батура падкрэсліў зацікаўленасць беларускага боку ў наладжванні ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва з Кангрэсам мясцовых і рэгіянальных уладаў Савета Еўропы, а таксама адзначыў неабходнасць пастаяннага абмену вопытам па ключавых пытаннях транспазітнага супрацоўніцтва.

Падчас знаходжання Барыса Батуры ў Страсбургу прайшлі яго сустрэчы са старшынёй Палаты мясцовых уладаў і Палаты рэгіянальнага КМРУСЕ Янам Мікалефам і Людмілай Сфірлагай, віцэ-прэзідэнтам КМРУСЕ, кіраўніком дэлегацыі Рэспублікі Арменія Эмінам Ерысцянам, Гене-

ральным сакратаром КМРУСЕ Ульрыхам Бонэрам, а таксама з намеснікам Старшыні Савета Федэрацыі Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі, кіраўніком расійскай дэлегацыі Святанай Арловай і кіраўніцтвам Асацыяцыі агенцтваў мясцовай дэмакратыі, створанай у 1999 годзе па ініцыятыве КМРУСЕ. Абмяркоўвалася шырокае кола пытанняў, якія датычыліся супрацоўніцтва палат Кангрэса з Саветам па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання. У прыватнасці, разглядалася магчымасць удзелу прадстаўнікоў Кангрэса ў мерапрыемствах Савета — з мэтай азнамялення з сістэмай мясцовага самакіравання ў нашай краіне. Барыс Батура выступіў з ініцыятывай правесці ў Мінску пасяджэнне «круглага стала» з удзелам прадстаўнікоў Кангрэса. Кіраўніцтва палат КМРУСЕ выказала гатоўнасць актыўна супрацоўнічаць з Саветам па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання.

Дарчы, у снежні 2008 года Пастаянным камітэтам Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў Савета Еўропы было прынята рашэнне аб наданні Савету па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання статусу назіральніка ў КМРУСЕ.

Перспектывы развіцця супрацоўніцтва Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання і Асацыяцыі агенцтваў мясцовай дэмакратыі абмяркоўваліся падчас сустрэчы з яе кіраўніцтвам. Барыс Батура падкрэсліў, што для беларускага боку вельмі важны пазітыўны вопыт еўрапейскіх калег па ўдасканаленні работы мясцовых прадстаўнічых органаў.

«СПЕЦВАГОНЫ» ДЛЯ ПАСАЖЫРАЎ-КАЛЯСАЧНІКАЎ

Для перавозкі пасажыраў з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі ў цягніках №4/3 Мінск—Масква, №26/25 Мінск—Масква, №38/37 Мінск—Масква, №100/99 Мінск—Сімферопаль, №146/145 Мінск—Кіславодск, №384/383 Мінск—Марыупаль курсірую па адным купэйным вагоне, які прыстасаваны для такіх мэтаў. Разлічаны яны для перавозкі пасажыраў-інвалідаў і асобаў, што суправаджаюць іх.

Паводле інфармацыі Мінскага аддзялення Беларускай чыгункі, загаданыя вагоны абсталяваны пад'ёмнікамі, якія дазваляюць праводзіць пасадку ў вагон інваліда-калясачніка. У вагоне ёсць двухмесны купэ. Ніжняя паліца выканана з пад'ёмам да 75 градусаў і мае поручанне над сярэднім яе часткай. У купэ абсталявана месца для размяшчэння і фіксацыі калёскі ў складзеным стане, устаноўлены поручні для перасоўвання інваліда па купэ, ёсць месца для сядзення, інфармацыйнае табло са светлавой і гукавой інфармацыяй, кнопка выкліку правадніка. Прыбырляння размешчана побач з купэ, яна зроблена з улікам доступу інваліда на калёскі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

АЎТАРЫТЭТНА

«ЛАКМУСАВАЯ ПАПЕРКА» ДЛЯ РАЁННЫХ АДМІНІСТРАЦЫЙ

У пачатку 90-х гадоў у нашай краіне дынамічна развіваўся інстытут мясцовага самакіравання ў выглядзе КТГСаў (камітэтаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання). Найбольш актыўна яны ствараліся ў сталіцы, дзе іх тады налічвалася з паўсотні — у Фрунзёўскім, Маскоўскім, Першамайскім і Савецкім раёнах. Сёння КТГСаў у Мінску засталася ўсяго 24, хаця рэальная патрэба ў іх значна большая. Якія захады робяць мясцовыя ўлады да стымулявання развіцця інстытута грамадскага самакіравання і якія задачы ставяць перад КТГСаў, мы папрасілі расказаць дэпутата Мінскага гарадскога Савета Уладзіміра КРАЎЧАНКУ, які ўзначальвае камісію мандатную, па галоснасці, самакіраванні, правапарадку і міжнародных сувязях пры гарсаўце.

— Сёння КТГСаў існуюць там, дзе ў іх ёсць рэальная зацікаўленасць з боку адміністрацыі раёна, дзе яны знаходзяць падтрымку, — тлумачыць Уладзімір Акімавіч. — Як інстытут грамадскага самакіравання, КТГСаў сумесна з раённымі ўладамі працуюць над развіццём тэрыторыі. Камітэты тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання не прэтэндуць на атрыманне нейкай улады, яны закліканы сістэматызаваць патрэбы грамадзян у сваім мікрараёне і даць ім да адміністрацыі, каб потым сумеснымі намаганнямі гэтыя праблемы вырашыць. КТГСаў — своеасабліва «лак-

мусавая паперка», якая дазваляе мясцовым уладам прымаць правільныя рашэнні ў інтарэсах сваіх жыхароў.

У 2002 годзе Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў зацвердзіў рашэнне аб далейшым развіцці грамадскага тэрытарыяльнага самакіравання ў горадзе Мінску. Выкананне гэтай рашэння сёння ўсклала на пастаянную мандатную камісію, якую я ўзначальваю. Таму можна сказаць, што я стаяў ля вытокаў аднаўлення гэтай ініцыятывы. За некалькі гадоў да гэтага было зацверджана Палажэнне аб Мінскім гарадскім кардынальным Саўеце па тэрытарыяльным грамадскім самакіраванні. Крыху пазней з'явіліся прыкладнікі Статут КТГСа і Палажэнне аб конкурсе-аглядае КТГСаў на лепшую арганізацыю работы з насельніцтвам, якія былі закліканы ўзяць пры гэтых гэтых грамадскіх аб'яднанняў і стымуляваць іх развіццё.

— Чым сёння займаюцца камітэты? — Практычна ўсім, што турбуе жыхароў і мікрараёна. Гэта пытанні добраўпарадкавання тэрыторыі, аховы здароўя, адука-

цыі, гандлю, патрыятычнага выхавання моладзі і г.д. Камітэты — памочнікі раённых адміністрацый у правядзенні ўсіх масавых мерапрыемстваў. Яны актыўна ўдзельнічаюць у палітычных кампаніях, у тым ліку ў выбарах усіх узроўняў. Вось чаму асноўнай задачай дэпутатаў мясцовых Саветаў я лічу стымуляванне стварэння КТГСаў і актыўную работу з імі!

З надыходам вясны актуальнымі становяцца пытанні добраўпарадкавання і ўборкі дваровай тэрыторыі (тут і азеланне, і ўладкаванне дзіцячых пляцовак, і арганізацыя суботнікаў). Шмат праблем заўсёды ўзнікае падчас бягучага і капітальнага рамонтнага работнікам КТГСаў... — Ці не атрымліваецца так, што камітэты тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання падмяняюць сабой ЖЭСы?

— Не падмяняюць, а разам з ЖЭСамі вырашаюць праблемы. Трэба проста дэлегаваць КТГСам пэўныя паўнамоцтвы, звязаныя з вырашэннем пытанняў жыццяздзейнасці мясцовых жыхароў... Вялікую дапамогу ў праймаванні праблем жыхароў дапамагаюць органы правапарадку. «Цяж-

кія» падлеткі, неўладкаваныя сем'і, адзінокія састаралыя — усе гэтыя людзі ў КТГСах перапісаны. Разам з участковымі міліцыянерамі работнікі камітэтаў рэгулярна абыходзяць сваю «падведамасную» тэрыторыю, праводзяць размовы ў сем'ях. Часта ўзровень даверу да іх — у сваіх, суседзяў — значна большы, чым да афіцыйнага прадстаўніка ўлады. З 25 лютага гэтага года ўступіў у сілу Закон Рэспублікі Беларусь «Аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў», які, як я спадзяюся, стане дадатковым стымулам павышэння ролі грамадскіх арганізацый (і камітэтаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання ў прыватнасці) у вырашэнні праблем насельніцтва. Закон прадугледжвае стварэнне Саветаў прафілактыкі ў кожным адміністрацыйным раёне супрацоўніка праваахоўных органаў, раённых адміністрацый, ЖЭСаў, КТГСаў і іншых грамадскіх фармаванняў, якія сёння гатовыя працаваць з насельніцтвам. І першаасная роля тут належыць нашым камітэтам. Я перакананы, што пры правільнай арганізацыі гэтай працы роля КТГСаў значна ўзрастае. Грамадскасць павінна кантраляваць сітуацыю, каб можна было ўздзейнічаць на тых асобаў, якія атручваюць жыццё заканапааслушачных грамадзян.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Шмат увагі камітэт надае добраўпарадкаванню тэрыторыі.



У 2002 годзе Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў зацвердзіў рашэнне аб далейшым развіцці грамадскага тэрытарыяльнага самакіравання.

ПАСЛЯ ВЫСТУПЛЕННЯ «МС»

«ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ» ЗМЕНИЦЬ ГАСПАДАРА?

4 лютага ў газеце быў змешчаны артыкул «Ні сабе, ні людзям», дзе расказвалася пра былую краму «Дзіцячы свет», што ў пасёлку Крывічы Мядзельскага раёна.

Мясцовы жыхар даслаў у рэдакцыю ліст, у якім паскардзіўся, што стары будынак даўно не эксплуатаецца, развальваецца, ператвараецца ў прытулак для выпіхоў і бамжоў. Далей у лісце сказана, што знайшоўся ахвотнік, мясцовы падпрывальнік Руслан Станкевіч, які меў намер выкупіць будынак, адрамантаваць і адкрыць там гандлёвы пункт, але «чыноўнікі ад гандлю» (будынак належыць Мядзельскаму райспажывтаварыству) супраць (самі збіраліся адкрыць там кавярню, але да гэтага часу нічога не зрабілі). Усе мясцовыя ўлады (і Крывіцкі пасялковы, і Мядзельскі раённы выканкамы) пагадзіліся, што былы «Дзіцячы свет» даўно неабходна ўцягнуць у гаспадарчы абарот, аднак адпаведнае рашэнне павінен прыняць уласнік.

Днямі мы атрымалі пісьмовае рэагаванне на публікацыю з Мінскага абласнога саюза спажывецкіх таварыстваў:

«Праведзенная сустрэча і гутарка з падпрывальнікам Русланам Станкевічам паказала адсутнасць у яго зацікаўленасці і неабходнасці ў набыцці будынка крамы «Дзіцячы свет». Са слоў Р. Станкевіча вынікае, што на гэты момант яму перадаецца ў арэнду двухпавярховы будынак бальніцы ў г.п. Крывічы.

Прыватным гандлёвым унітарным падпрывальнікам «Крывічкае РПТ» са згоды абласпажывсаюза прынята рашэнне забяспечыць у бягучым годзе выбар прававызначальных дакументаў і правесці адпаведнае аб'екта ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

Намеснік старшыні праўлення Ф. А. КАРАНЕЦЬ.

ТРЫ СХОДЫ СТАРАСТАЎ

прайшлі ў Пружанскім раёне

Які летась, на Пружаншчыне ў тры этапы прайшлі сходы старастаў вёсак. У раёне 245 населеных пунктаў абрана 175 старастаў. Зараз збіраць такую аўдыторыю з двума дзясяткамі службаў складаюць і незвычайна, палічылі ў райсаўце. Сходы старастаў тут практыкуюць «куставыя» — у Ружанах, Пружанам, Шарашове. Збіраюцца каля паўсотні чалавек тэлефоннага тэлефанізацыі (лепш прадстаўнікі зацікаўленых службаў, і гаворка выдзешца па ўсіх актуальных праблемах вясковага жыцця.

Як адзначыў старшыня раённага Савета дэпутатаў Віктар Макарэвіч, летась сходы прайшлі больш «праблемнымі і эмацыянальнымі». Пасля сустрэч складаўся пратакол даручэнняў як праграма дзейнасці на год. І сёлета можна было канстатаваць, што многія і многія пытанні удалося вырашыць. Так, практычна не было нараканняў на забеспячэнне дравамі і брыкетам. Старасты расказвалі, што вясковыя людзі задаволены, калі ім літаральна на падворак прывозіць прычэпы калатых дроў. Гэта паслуга надзвычай запатрабаваная, людзі гатовы заплаціць некалькі соцень тысяч рублёў, каб зіму жыць спакойна.

Сходы старастаў паступова ўваходзяць у практыку работы райсаветаў Брэстчыны. Сёлетня яны прайшлі ў Ганцавіцкім і некаторых іншых раёнах.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ЁСЦЬ ПЕРАМЕНЫ ДА ЛЕПШАГА...

Дэпутатаў Беліцкага пасялкавага Савета дэпутатаў, і жыхары пасёлка Беліцкі адзначаюць, што мінулы год быў для ўсіх насынены работай.

— Яшчэ ў пачатку года ўсімі арганізацыямі і ўстановамі, якія функцыянуюць на тэрыторыі пасёлка, былі распрацаваны мерапрыемствы па добраўпарадкаванні, справаздача аб выкананні якіх на працягу года заслугоўвалася на пасяджэннях выканкама, — расказвае сакратар Беліцкага пасялкавага выканкама камітэта Ала Герасіменка. — У выніку абрэзаны і пабелены дрэвы, устаноўлена 1200 метраў агароджы (на 700 метраў больш, чым планавалася). Зроблены рамонт, ачыстка, добраўпарадкаванне чатырох калодзежаў, капітальны рамонт помніка загінулым воінам і партызанам, падсыпанні міні-рынку, пад'язной дарогі да будынка крамы і часткова вуліцы Леніна. Прыбраны старыя аварыйныя дрэвы. У фінансавым выражэнні ўсе гэтыя работы каштавалі 29 мільянаў рублёў.

Пры падвядзенні вынікаў работы па добраўпарадкаванні і санітарнай культуры сярод арганізацый, устаноў, прыватных домаўладанняў рабочая група асабліва ўвагу звярнула і на тое, які падтрымліваюць парадка на працягу года, ці своеасава скошвалася пустазелле, які афармляліся клумбы і кветнікі, якія былі пасаджаны кветкі, ці прымяняліся новыя формы добраўпарадка-

вання, а таксама на віды і аб'ёмы выкананых работ, тэрміны іх выканання. Лепшымі сярод арганізацый і устаноў былі прызнаны працоўныя калектывы ўрачэбнай амбулаторыі, навучальна-педагагічнага комплексу «Дзіцячы сад — базавая школа» і СДК. Лепшым дызайнерам на прымяненні новых формаў добраўпарадкавання стаў працоўны калектыў аддзялення кругласутачнага знаходжання для састаралых грамадзян. А сярод шматкватэрных дамоў вылучаны дом №5 па вуліцы Заслонова 1 дом №3 па вуліцы Перамогі.

Той, хто даўно не быў у пасёлку Беліцкі, адразу заўважыць перамены да лепшага. Толькі на рамонт фасада Дома культуры выдаткавана 8 мільянаў рублёў. Адрамантаваны будынак крамы (звонку і знутры), поўнасцю заменена гандлёвае і часткова — халадзільнае абсталяванне, устаноўлена жалезабетонная агароджа. На ўсе гэтыя работы пайшло больш за 20 мільянаў рублёў. Абнавіўся будынак гандлёвага і часткова — халадзільнае абсталяванне, устаноўлена жалезабетонная агароджа. На ўсе гэтыя работы пайшло больш за 20 мільянаў рублёў. Абнавіўся будынак гандлёвага і часткова — халадзільнае абсталяванне, устаноўлена жалезабетонная агароджа. На ўсе гэтыя работы пайшло больш за 20 мільянаў рублёў. Абнавіўся будынак гандлёвага і часткова — халадзільнае абсталяванне, устаноўлена жалезабетонная агароджа. На ўсе гэтыя работы пайшло больш за 20 мільянаў рублёў.

Міхась КАВАЛЁЎ.
Рагачоўскі раён.

ЯК ЯНО ЁСЦЬ ЗАМКНЁНАЕ КОЛА

Вёска Новае Сяло ў Аршанскім раёне прыцягнула ўвагу грамадскасці... з выпадку крадзяжу ў мясцовай краме. Праз акно ў памяшканне крамы залезлі двое хлапцоў, малодшаму з якіх — дзевяць гадоў. Здзіўлена нават не тое, што залезлі, а тое, што дзеці ўзялі толькі гарэлку і цыгарэты.

У вёсцы правалі разбор па гэтым выпадку — як супрацоўнікі міліцыі, так і самі жыхары. Выявілі, што далезці да акна крамы малым дапамагі дарослыя мужыкі. Называюць і прозвішча завадатара з дарослых, які падтурхнуў дзіцяці на злчынства. Ён нідзе не працуе, швэндаецца па вёсцы, харчуецца ў сваякоў. Бацькі ж дзіцяці стаяць на ўліку ў сельвыканкаме, бо злоўжываюць алкагольнымі напоймі. Таму, відаць, няма нічога здзіўнага ў гэтым здарэнні: у сям'і, ды і ў вясковым асяродку хлопчыкі бачылі, што гарэлка — каштоўнасць, а ў краме ёсць попыт на гэты тавар.

Новае Сяло ўваходзіць у склад РСУП «Эксперыментальная база «Межава». Канкрэтна тут ёсць свой кіраўнік — Мікалай Пілецкі. Ён — загадчык жывёлагадоўчага комплексу, старэйшына гэтай вёскі і дэпутат Межаўскага сельскага Савета. Характарызуецца з усіх бакоў станоўча: не п'е, не курчыць, працуе па 16 гадзін у суткі, неабыйкава да праблем падначаленых.

Мікалай Міхайлавіч пачаў свой маналог «ад вытворчасці»: — На комплексе ў штаце працуе 33 жывёлаводы. Гэта даяры, цялятніцы, фуражыры, слесары. Большасць з іх жыюць у Новым Сяле. Зарабляюць кожны па працы. У даярак сярэдні заробак — 400—500 тысяч рублёў. У жывёлаводаў на падмене, падвозцы кармоў і ўборцы памяшкання — каля 300 тысяч. Яны абслугоўваюць доіны статак — 728 гадоў, ды цялят — 500.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Асоба і геаграфія

Аграгарадок Вейна месціцца каля мяжы горада Магілёва, і ўвесь Вейнянскі сельсавет лічыцца прыгарадным. Жыць у вёсцы, але ля вялікага горада зручна і простыя: можна паспытаць і радасці вясковага і перавагі гарадскога ладу жыцця.

Таму толькі за мінулы год насельніцтва Вейнянскага сельсавета (і так немалого — 5 тысяч жыхароў) павялічылася больш чым на 1,5 тысячы чалавек. Тут назіраецца дэмаграфічны бум, нараджальнасць вырасла за год ледзь ці не ўдваіра: 47 нараджэнняў летась супраць 27 у 2007 годзе.

Аднак Вейнянскаму сельсавету пашанцавала не толькі з геаграфічным становішчам, але, на погляд многіх, і са старшыняй. Тры гады сельскі Савет узначальвае Мікалай Васільевіч Чаранкоў, які шмат гадоў адпрацаваў у кіраўніцтве аграфірмы ў Магілёўскім раёне. Прафесійны інжынер пераўтварыў жыццё органа ўлады на вытворчы раён.

— Бездзятканасць — гэта мэта і мара ўсіх сельскіх Саветаў, пакуль у пераважнай большасці неадсягальныя. А як вам гэта ўдалося? — Папрацавалі належна, сабралі падаткі і арэнду плату за зямлю. Здалі ў арэнду паўгектара зямлі пад запраўку — атрымліваем штогод 13 мільянаў рублёў. Вось

СТАРШЫНЯ НЕ ПРАГНАЗУЕ ВЯЛІКІХ ПРАБЛЕМ, або Сельсавет на вытворчых рэйках

Вейнянскі сельскі Савет стаў лепшым у Магілёўскай вобласці паводле вынікаў за мінулы год. Яго галоўны здытак — праца без датацый. Гэты сельсавет сам зарабіў на сваё жыццё летась і плануе, нягледзячы на крызісныя правы, самастойна наклапаціцца пра аплату сёлетніх выдаткаў.

такім чынам пакрысе збіраем сабе на жыццё. Да таго ж, у прыгарадзе карыстаюцца попытам участкі зямлі пад жыллёвае будаўніцтва. Праз аўкцыёны можна атрымаць сродкі на развіццё канкрэтнай вуліцы. Дзе прадаў — туды і грошы ўкляў.

Ёсць звесткі, што мяняецца зямельнае заканадаўства. Я планую сёлета заняцца вёскай Палетнікі. Яна размешчана недалёка ад Магілёва: там ёсць газ, водаправод, дарога. І вольны дзясят гектараў зямлі. Цяпер гэты быў пашы для кароў, але цяпер у маланаселенай вёсцы няма статак. Таму хачу аддаць зямлю людзям — і каб сельсавет на гэтым зарабіў.

Непад'ёмны КУП

Сапраўды, Чаранкоў упэўнены, што можа даць людзям больш, чым яны дуктуе службовы аб'явазак. Напрыклад, не проста аформіць дом і зямлю, а яшчэ і дапамагчы апрацаваць зямельны ўчастак каля дома.

— Добра было б зрабіць пры сельвыканкаме камунальную гаспадарку, — пацярпае Мікалай Васільевіч. — Я вывучаў вопыт Клімавіцкага раёна, дзе пры сельвыканкамах існуюць КУПы — невялікія прадпрыемствы. Яны дапамагаюць вясковым вырашаць іх праблемы і зарабляюць на гэтым грошы. Збіраюць малако, аруць зямлю... Можна яшчэ леспаліцы трымаць і смецце вывозіць. Трэба было б і ў нас падобнае зрабіць.

Аднак пакуль не атрымалася. Калі тэхніку яшчэ можна было б набыць альбо пазычыць, то правільна існавання камунальных прадпрыемстваў не абясы: там, акрамя рабочага, павінны быць яшчэ дырэктар і бухгалтар.

— Я думаю, што такая дзейнасць магла б даць заробак трактарысту і грошы на паліва, — тлумачыць старшыня. — Але ўтрымліваць яшчэ кіраўніцтва — гэта наўрад ці. Навошта мне дырэктар, калі я сам маю адукацыю і магу пуццоўку падлісаць?

Бухгалтар сёння працуе на чатыры сельсаветы, але мы маглі б узяць сабе асобнага, пры ўмове бездзяткарнасці. Вось пры такім раскладзе можна атрымаць прыбытак для таго, каб аддаць яго на патрэбы тэрыторыі і людзей.

Культурная рэвалюцыя

Большая частка прэміі, атрыманай Вейнянскім сельскім Саветам за першае месца ў абласным спаборніцтве органаў мясцовага самакіравання, пойдзе на мадэрнізацыю. Камп'ютар для пашпартнага і вайсковага ўліку, сучасныя інфармацыйныя стэнды, газонакасілка для добраўпарадкавання.

Чаранкоў прызначае, што не выносіць спакойнай працы. І што будаўніцтва двух аграгарадоў — Усход і Вейна, з усёй мітуснёй, беганай і праблемамі — было для яго, тым не менш, сапраўдным святам. А сёння справа гонару — захаваць усё зробленае.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ТВОЙ ПРАДСТАЎНІК У САВЕЦЕ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ЧАЦВЁРТАГА СКЛІКАННЯ

КАРПУЦЬ
Аркадзь Іванавіч
Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні
Нарадзіўся 20 чэрвеня 1949 года ў в. Пархімаўцы Бераставіцкага раёна Гродзенскай вобласці. Закончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, Мінскую вышэйшую партыйную школу.
З 1996 года — старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў. Член Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі».



РАВЯКА
Васіль Апанасавіч
Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы
Нарадзіўся 15 ліпеня 1948 года ў в. Рабеч Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці. Закончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК КПСС. Герой Беларусі. Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, кандыдат сельскагаспадарчых навук.
З 1995 года — старшыня сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Прагрэс-Верцілішкі» Гродзенскага раёна. Дэлегат Верцілішскаўскага сельскага Савета дэпутатаў.
Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны», медалём «За працоўныя заслугі».



СЯЎКО
Людміла Раманаўна
Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіццям
Нарадзілася 20 лістапада 1956 г. у г. Гродне. Закончыла Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя У.І. Леніна.
З 2002 года — старшыня Гродзенскай гарадской арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі.
Намеснік старшыні Гродзенскага гарадскога Савета дэпутатаў.



КУРЛОВІЧ
Аляксандр Мікалаевіч
Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіццям
Нарадзіўся 28 ліпеня 1961 года ў г. Гродне. Закончыў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт. Заслужаны майстар спорту СССР па цяжкай атлетыцы. Заслужаны работнік фізічнай культуры і спорту Рэспублікі Беларусь.
Двухразовы алімпійскі чэмпіён па цяжкай атлетыцы (1988 і 1992 гг.), чатырохразовы чэмпіён свету, двухразовы чэмпіён Еўропы, уладальнік Кубка свету, дванаццаціразовы рэкордсмен свету.
З 1997 года — трэнер-выкладчык па цяжкай атлетыцы ўстановаў «Школа вышэйшага спартыўнага майстарства» ўпраўлення фізічнай культуры, спорту і турызму Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта.
Член выканаўчага камітэта Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь. Намеснік старшыні Беларускага цяжкаатлетнага саюза.
Узнагароджаны ордэнам Пашаны.



ПЕСЦІС
Вітольд Казіміравіч
Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы
Нарадзіўся 22 лютага 1949 года ў в. Парэчка Гродзенскага раёна. Закончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, аспірантуру Беларускага навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі. Доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ганаровы прафесар Міжнароднага Венскага ўніверсітэта. Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.
З 2000 года — рэктар установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт».
Намеснік старшыні Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Старшыня Гродзенскага абласнога грамадскага аб'яднання «Белая Русь».



ПРАНОК
Віктар Францавіч
Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве
Нарадзіўся 30 красавіка 1973 года ў в. Пескі Лідскага раёна Гродзенскай вобласці. Закончыў Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт.
З 2003 года — дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Агульнаадукацыйны ліцей № 1 г. Ліда».
Дэлегат Лідскага раённага Савета дэпутатаў.



САЎЧАНКА
Уладзімір Ягоравіч
Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы
Нарадзіўся 26 лютага 1952 года ў в. Фролаўка Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыў Беларускае ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчую акадэмію.
З 2001 года — старшыня Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта.
Узнагароджаны ордэнамі Айчыны III ступені, Пашаны, медалём «За працоўную адзнаку».



ХМАРЫК
Раіса Міхайлаўна
Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па эканоміцы, бюджэце і фінансах
Нарадзілася 9 чэрвеня 1960 года ў в. Берхлесе Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыла Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя В.У. Куйбышава.
З 2005 года — намеснік генеральнага дырэктара па эканоміцы і фінансах адкрытага акцыянернага таварыства «Слоніміскі кардонна-папяровы завод «Альберцін»».



ГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ



СТАРШЫНЯ НЕ ПРАГНАЗУЕ ВЯЛІКІХ ПРАБЛЕМ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Мы тут у 2006 у Вейна цэлю рэвалюцыю зрабілі, — задаволенна ўгадвае Мікалай Васільевіч. — Разламаная агароджы і старыя хлявы ліквідавалі, зрабілі ўсё прыгожа. Людзі са мной сварыліся, бо ў кожнага прабылі бульба, фасолі і клубніцы раслі... Я самых злосных жанчын пасадзіў у аўтамабіль і павёз на экскурсію ў аграгарадок Усход — паказаць культуру. «Глядзіце ўважліва. Падабаецца?» — «Так!» — «І ў нас так будзе». Толькі тады тутэйшыя пачалі дапамагаць.
Яшчэ большыя пераўтварэнні адбыліся пад зямлёй, дзе замянілі цэплатрасы і адрамантавалі водаправоды. Ля возера з дапамогай валандэраў зрабілі пляж і зону адпачынку. І хоць гошці захапляюцца чысцінёй і парадкам, старшыня ведае, што часам людзі і альтанкі разбураюць, і сметніцы кідаюць у возера. Таму Чаранкоў справядліва зазначае, што, на яго погляд, дзяржава часта кроцьчы наперадзе сваіх грамадзян, а таму трэба выходзіць унутраную культуру.

Спорт замест алкаголю
— Гавораць, што ў Вейнянскім сельсавеце надаюць шмат увагі здароваму ладу жыцця.

— Я лічу, што наглядна агітацыя — гэта добра, але аднымі плакатамі супраць п'янства і курэння шмат не зробіць. У тым жа аграгарадку Усход, цэнтры заможнага сельскагаспадарчага прадпрыемства, пабудавалі аздаравленчы цэнтр. Моладзі ёсць дзе бавіць вольны час. А ў нашым Доме культуры выставілі тэнісныя сталы, дык дзеці ў чэрзе стаяць, нават за грошы. Таму я прапаную зрабіць спартыўны цэнтр у Вейна са старога «арачніка». Гэта вялікае памяшканне для захоўвання, якое аддасць нам сельгаспрадпрыемства. Але патрэбна дапамога, каб прайсці экспертыза на бяспеку, якая дорога каштуе. Будзем «прабіваць». Як казаў маршал Жукаў, трэба ўзяцца ў справу, а там паглядзім. Я толькі адно ведаю дакладна: трэба даць людзям заняткаў, каб яны не звязаліся з алкаголем.
— А што вы робіце для перавыхавання п'яніц і нядбайных бацькоў?
— Усё, што можна. Калі ў прадстаўнікоў улады і праваахоўных органаў словы заканчваюцца, гаворчы праваслаўны святар. Яго слухаюць уважліва, але пасля сустрэчы ўсё адно ідуць «адназначыць». Таму я прыхільнік ідэі стварэння выпраўленчых устаноў, таму што іншым чынам перавыхаваць гэтых людзей немагчыма. На маёй тэрыторыі пражывае каля трох дзясяткаў чалавек, якія прайшлі турмы і ЛПП, і яны з'яўляюцца пагрозай для бяспекі іншых людзей. Цяпер іх не бачна, а з цёплым сезон яны дзень п'юць і валяюцца ля возера, а увечары ідуць красці.

Не раслабляцца
У Вейнянскім сельсавеце гатовы дзяліцца вопытам, у тым ліку і вопытам бездатацыйнага жыцця. Праўда, зазначаюць тут, калі размова ідзе не пра развіты прыгарад, а пра сельскую глыбінку, наўрад ці гэта атрымаецца. Калі мала насельніцтва, то няма з каго збіраць той падатак на зямлю. Ададленыя вёскі, тым больш пацярпелыя ад чарнобыльскай катастрофы, знікаюць з карты як не патрэбныя людзям.
А ў Вейна збіраюцца ісці далей і развівацца. Гэты год, хоць і цяжкі ў сэнсе наступстваў сусветнага фінансаванага крызісу, у сельскай мясціне зноў спланавалі без датацый. Старшыня не прагназуе вялікіх праблем: падаць і аранда зямлі не будуць памяншацца, а гэта — асноўны сродкаў заробіць. Як для людзей асноўным сродкам заробіць застаецца хатняя гаспадарка — зямля і жывёла.
— Што сёння дзяржава павінна зрабіць для таго, каб у нашым сельсавеце стала яшчэ лепей? — перапытае Мікалай Чаранкоў.
— Мы самі павінны ўсё зрабіць! Захаваць створанае ў аграгарадках, падтрымаць культуру жыцця. Не трэба раслабляцца, а трэба працаваць. Тады ўсё будзе добра.

Ілона ІВАНОВА.

Магілёўскі раён.

ЗАМКНЁНАЕ КОЛА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Дысцыпліна? Хацелася б, каб была лепшай. Асноўная прычына недысцыплінаванасці — п'янства. Ёсць сярод даяраў і даглядчыкаў такія работнікі, якія, атрымаўшы заробленыя грошы, на некалькі дзён «выпадаюць» з жыцця — «ідуць» у запой. І выходзіць іх, і звальняюць. А яны потым просяцца зноў на працу. Таго, хто яшчэ можа працаваць, вяртаем. Улічваем сітуацыю: калі пазбавіць такога чалавека апошняга заробку, ён будзе бадзяцца па вёсцы і красці. Лепш ужо, каб працавалі, намагаліся перасіліць цягу да выпіўкі. Ды і калі вазіць на комплекс жывёлаводства з аддаленым вёсак — гэта дадатковыя затраты. Тады сабекошт прадукцыі вырасць, нявыгадна будзе мала прадаваць.
Дарэчы, беспрацоўных у Новам Сяле і так хапае. На комп-

лексе працуе толькі 30 жывёлаводаў, а працаздольных у вёсцы — 60. Усяго ж пражывае 140 (у асноўным пенсіянеры і два дзясяткі школьнікаў). З працаздольных людзей больш за дзясяткаў бадзяцца без працы. Сярод іх і тыя, хто звольнены з комплексу за п'янку, і тыя, хто паспрабаваў ездзіць на заробкі ў Расію ды не змог прыставацца. Вядома, калі выпівох у вёсцы шмат, то маральны клімат для дзяцей і падлеткаў, ды і наогул для сельскай абшчыны далёкі ад ідэальнага.
Цяпер за беспрацоўных, алкаголікаў, праблемныя сем'і — за ўсіх павінна адказваць мясцовая ўлада (у асобе старшыні сельскага Савета і старэйшыні) і супрацоўнікі міліцыі.
— Мы стараемся вярнуць людзей да нармальнага ладу жыцця. Як старэйшына, раблю абходы па дамах, праводжу сходы, вяду індывідуальныя гутаркі, — расказвае Мі-

шмат папер, што тармазіць працэс. Атрымліваецца замкнёнае кола...
Каб вясковая моладзь не ўцягвалася ў п'янку, трэба зацяваць яе эканамічна, прычым, на сучасным этапе заробкі павінны быць даволі значныя — як на дзяржаўных сельскагаспадарчых прадпрыемствах, так і на прыватных. Вось, было, крыху павялічылі заробкі па дарчых прадпрыемствах, так і на прыватных. Вось, было, крыху павялічылі заробкі па дарчых прадпрыемствах, так і на прыватных. Вось, было, крыху павялічылі заробкі па дарчых прадпрыемствах, так і на прыватных.
Гэтак жа і з мясам. У савецкі час наш саўгас здаваў дзяржаве 600 тон мяса за год, і насельніцтва прадавала каля 200 тон. А цяпер у сялян няма мяса на продаж. Пастарэлі жыхары вёсак, скажаце, не хапае сілы трымаць жывёлу? Не, не гэта галоўнае. Не трымаюць людзі парася ці бычка на падворку, бо камбікармы цяпер даражэйшыя за парася. І не будуць трымаць да той пары, пакуль не ўбачаць прыбытак. Калі ўбачаць — тады і пачнуць завіхацца каля бычка і каровы, а за мяса і малако змогуць купіць аўтамабіль, камп'ютар і шмат чаго яшчэ.
...Развітаўшыся з Мікалаем Пілецкім, завірнула ў вясковую краму. Вокны будынка пасля таго крадзяжы самуравалі блокам аж пад самы дах. Такім чынам райпа рашыла ратавацца ад зладзей. А вакол крамы ўжо з 11 гадзін раніцы пачалі «прагульвацца» асобы з характэрнай «пячаткай» на твары, зморшчаныя і пакамежаныя, які адрацаваныя папера...
Вольга ШУТАВА.

«ЛАКМУСАВАЯ ПАПЕРКА» ДЛЯ РАЁННЫХ АДМІНІСТРАЦЫЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Колькі бывае сітуацыі: жыве ў падвёдзе алкаголік, і жыхары ўсіх 9 паверхаў нічога не могуць з ім зрабіць. Ці іншы прыклад: некаторыя грамадзяне сёння здаюць свае кватэры пад прытоны. Пастаянныя п'янікі, лямант, замечаныя лесвічныя пляцоўкі... Суседзтвам даводзіцца ўсё гэта цярэць. Учасковыя міліцыянеры заўсёды ведае пра такія прытоны, але зрабіць нічога не можа.
— Калі міліцыя не ў стане справіцца з сітуацыяй, што можа зрабіць грамадскасць?
— Можа ўзняць пытанне аб унясенні змяненняў у дзейнае заканадаўства, якія б далі магчымасць ўплываць на падобную сітуацыю. Нельга быць гуманнымі ў дачыненні да аднаго чалавека за кошт сотняў іншых. А пакуль атрымліваецца, што ў самым ушчысленым становішчы ў нас знаходзіцца самая законапаласлушная грамадзянка.
— Хто сёння ўзначальвае КТГСы?
— Адстаўныя ваенныя (напрыклад, у Фрунзенскім раёне старшынні камітэтаў з'яўляюцца тры палкоўнікі ў адстаўцы), былыя настаўнікі, урачы, супрацоўнікі ЖЭСаў і раённых адміністрацый, — тыя, хто ўсё жыццё працаваў з людзьмі і не ўяўляе сабе без грамадскай работы.
— Я так разумею, што КТГСы ў асноўным узначальваюць пенсіянеры?

— На жаль, так. Хаця ў апошнія гады наменілася тэндэнцыя прыцягнення на гэтую пасаду больш маладых людзей працаздольнага ўзросту.
— З нашай размовы вынікае, што камітэты тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання ў многім аб'яўляюць сувязь мясцовых уладаў з насельніцтвам і спрыяюць вырашэнню пытанняў жыццядзейнасці людзей. Чаму ж да гэтага часу КТГСы ёсць далёка не ва ўсіх раёнах сталіцы?
— Іх няма там, дзе ініцыятыва не знайшла падтрымкі з боку раённай адміністрацыі. Адміністрацыя раённага часу проста баяцца працаваць з грамадскасцю. Калі мы толькі пачыналі работу па стварэнні КТГСаў і звярталіся ў мясцовыя адміністрацыі з просьбай аказаць падтрымку, мы атрымалі афіцыйныя адказы, дзе гаварылася, што КТГСы ім увогуле не патрэбны... Безумоўна, актыўных жыхароў знайсці складана, але магчыма. Там дзе такая работа праводзіцца, ёсць і станоўчыя вынікі. Напрыклад, у Фрунзенскім раёне мы зараз адкрываем чатыры новыя КТГСы. Для таго каб мясцовыя ўлады нарэшце зразумелі, наколькі карысны для іх могуць быць КТГСы, вясной на базе Фрунзенскага раёна мы плануем правесці семінар для намеснікаў кіраўнікоў раённых адміністрацый і дэпутатаў. Паспрабуем пераканач іх у неабходнасці стварэння КТГСаў. Карысць відавочная: там, дзе пачынае функцыянаваць камітэт тэрытарыяльна-

га грамадскага самакіравання, колькасць скаргаў ад насельніцтва значна скарачаецца.
— А з якімі пытаннямі часцей звяртаюцца людзі ў КТГСы?
— Адна з найбольш актуальных сёння праблем — паркоўка аўтамабіляў на дваровы тэрыторыі. Гэта бяда ўсіх буйных гарадоў. Але ні ў адной сталіцы свету вы не ўбачыце аўтамабіль, прыпаркаваны на газоне ці непасрэдна ля прыступак пад'езда жылга дома (дзе маюць права паркавацца толькі пэўныя катэгорыі грамадзян). Там гэтае пытанне жорстка кантралюецца. У нас — на жаль, не. Мы ўсё хочам, каб нашы машыны стаялі ў межах «крокавай даступнасці», аднак дзе тады гуляць маладым мамам з каляскамі, дзеціям, людзям ва ўзросце? Тут вялікую работу трэба праводзіць і грамадскасці, і органам правапарадку, і заканадаўчым органам.
Яшчэ адна праблема — ушчыльненне жилой забудовы ўнутры мікрараёнаў. Бясспрэчна — будаваць трэба, аднак у Законе «Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні» запісана, што гэтае пытанне трэба ўзгадніць з мясцовымі жыхарамі. Шапоўныя падрадчыкі, прыйдзіце ў КТГС, да дэпутата, вам арганізуюць сустрэчу з людзьмі. Патлумачце, што вы збіраецеся пабудавать, што дасце людзям узамён аднятай дваровай тэрыторыі (транжорную залу пры ЖЭСе абсталюеце, дзіцячую пляцоўку паставіце...) Сустрэцца з людзьмі і атрымаць ад іх згоду на будаўніцтва вы абавяз-

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,
ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,
УСТАНОВА «РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»
ГРАМАДСКІ САВЕТ:
НАВІЦКІ Г.В., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні
БАЙКОЎ В.М., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце
АЦЯСАЎ А.А., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў
СЦЕПАНЕНКА А.М., адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
ПРЭДКА С.У., старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў
МАКСІМЕНКА С.А., старшыня Прыпяцкага сельскага Савета дэпутатаў
Смалявіцкага раёна Мінскай вобласці
АДКАЗНАЯ ЗА ВЫПУСК:
Наталля КАРПЕНКА.
Кантакты тэлефон 292 21 03.

«ЗАХОДНІ ПАХОД» — ВЫМУШАНАЕ ЗАЦІШША

Незалежная
экспертыза
Леаніда
ЗАІКІ

МЗКЦ ПАСТАВІЎ ТЭХНІКУ Ў ААЭ

Пастаўка камерцыйнай (грамадзянскай) тэхнікі Мінскі завод колавыя цягачы ў АБ'яднаныя Арабскія Эміраты ажыццёўлена ўпершыню. Тэхніка набыла будаўнічую кампанію. У першую пастаўку ўвайшлі 10 самавалуў «МЗКТ-6515» і 10 сельдываў цягачоў «МЗКТ-692374».

Андрэй ПЯТРОЎ, «Мінск—Навіны».

ТРАНСПАРТНЫ ПРАКУРОР ВЫМАГАЎ 1,5 ТЫС. ДОЛАРАЎ

На слыху
Начальнік аддзела філіяла транспартнай інспекцыі па Віцебскай вобласці атрымаў хабар на агульную суму больш за 4 тыс. долараў, паведаміў следчы па найважнейшых справах следчага аддзела пракуратуры Віцебскай вобласці Андрэй Грыгор'ёў.

З 2006 па 2008 год 33-гадовае мужчына спачатку ў якасці вядучага спецыяліста, а потым у статусе начальніка аддзела ліцэнзавання і кантролю за транспартнай дзейнасцю атрымаў грашовыя ўзнагароджанні за становачы вышэйшыя пытанні, якія ўваходзяць у яго кампетэнцыю. Так, за 300 долараў ён дапамог паскорыць рэгістрацыю аўтамабіля ў якасці таксі і атрымаць на яго ліцэнзійную картку, за 300 еўра заздзіў на прыватны належаць меры па выяўленых парушэннях у ажыццяўленні транспартнай дзейнасці на адной з фірмаў абласнога цэнтара, а за 700 долараў выдзяліў неабходныя даведкі для ДАІ.

Загубіла начальніка банальна прагавітаць: супраціўленні аднаго з прыватных прадпрыемстваў горада звярнуліся ў праваахоўныя органы, калі ён запатрабаваў 1,5 тыс. долараў за непрыняцце мераў па выяўленых парушэннях.

Вольга БАГАЧОВА, БЕЛТА.

ДЗЯЎЧАТАМ АБЯЦАЛІ ЗАРОБАК ЗА МЯЖОЙ ВЯРБОЎШЧЫКІ ЗАМАНЬВАЛІ СВАІХ АХВЯРАЎ БАЙКАМ ПРА ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ Ў ЯКАСЦІ ТАНЦЮШЧЫЦ...

У Маскве спынена дзейнасць спецаб'яваў «штаб-кватэры», куды з Беларусі і іншых краін СНД вярбоўшчыкі пастаўлялі дзятчак для далейшай перапраўкі ў Ізраіль, Італію і Германію для сексуальнай эксплуатацыі.

Паводле звестак упраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС, аперацыю, у ходзе якой было затрымана больш за два дзясяткі членаў міжнароднай злачыннай арганізацыі, правялі сумесна праваахоўнікі нашай краіны, Расіі, Ізраіля і Украіны. У Маскве было затрымана 13 гандляроў «жывым таварам», у Ізраілі — 12. У нашай рэспубліцы вярбоўшчыкі, які адказваў за пастаўку дзятчак за мяжу з тэрыторыі Беларусі, арыштавалі ў Бабруйску. 32-гадовае арганізатар злачыннай групы быў судзімы. Выяўлены асобы дзясці ахвяраў, якіх ён вывез на «працу» за мяжу. Сярод іх ёсць і няпоўнагадовае з неўдалым сям'ям.

Пацярпелыя ў расійскую сталіцу злачынцы заманьвалі, абядачы працоўладкаваць іх у замежныя забавуляльныя установы ў якасці танцоўшчыц, афіцьянткаў, барменаў і г.д. Прычым, гарантуючы на словах дзятчатам прыстойную працу, «дабрадзей» аплывалі ім праезд, афармлялі дакументы на выезд за мяжу. Казка заканчалася па прыездзе ў Маскву, калі ў пацярпелых забралі пашпарты і бралі распіскі аб абавязанасці вярнуць сродкі за арганізацыю выезду. Калі хтосьці з дзятчак пачынаў упарціцца, не згаджаючыся танцаваць пад дудку вярбоўшчыкаў, да іх прымянялі сілу.

Ігар ГРЫШЫН.

3 залы суда Службовыя асобы асуджаны за буйныя крадзяжы

Службовыя асобы прадпрыемстваў «Гродна Хімвалакно» і «Будсэрвіс-М» асуджаны за крадзж больш як 877 млн. Аб гэтым паведаміў начальнік аддзела інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю генеральнай пракуратуры Беларусі Генадзь Вярцінскі.

«Вынесены прыгаворы ў дачыненні да службовых асобаў ААТ «Гродна Хімвалакно» і дырэктара ПУПТТ «Будсэрвіс-М», якія за перыяд з лістапада 2002 па красавік 2004 года шляхам афармлення беста-варных накладных аб пастаўках металапрадукцыі для правядзення рамонтных работ выкралі з разліковага рахунку прадпрыемства больш за 877 млн, якія падзялілі паміж сабой», — паведаміў ён.

Выяўлена, што службовыя асобы ААТ «Гродна Хімвалакно» — інжынер аддзела камплектацыі Шпадарук, начальнік механічнага цэху Суцько, старшы вытворца работ энэргарамонтмантажнага цэху Сяліхін, а таксама дырэктар ПУПТТ «Будсэрвіс-М» Нудждзін дамовіліся выкрасці грашовыя сродкі прадпрыемства шляхам арганізацыі фіктыўных паставак металапрадукцыі. Лішч такой прадукцыі, у тым ліку і ўжываных труб, ліставае жалеза і інш., знаходзіліся ў механічным цэху і не былі належным чынам пастаўлены на прыход.

Сяліхін у ажыццяўленні злачыннага намеру падаваў у аддзел камплектацыі, дзе працаваў Шпадарук, заяўкі на закупку металу. Шпадарук у сваю чаргу афармляў на сваё імя даверанасці на атрыманне і сумесна з Нудждзіным афармляў фіктыўныя таварна-транспартныя накладныя, якія затым падаваў у бухгалтэрыю для аплаты на рахунак ПУПТТ «Будсэрвіс-М». Яны, карыстаючыся даверам, пераконваў за-гадчыкаў складоў ставіць пазначаныя ў накладных колькасці прадукцыі на складзі ўлік і адрозу ж перадаваць пад справаздачу начальнікам механічнага або энэргарамонтмантажнага цэху, пераконваючы іх, што метал туды завезены без разгукі яго на складзах з мэтаў эканоміі часу. «Сяліхін і Суцько прымаўлі ў сваю падсправаздачную пазначаную колькасць металапрадукцыі і спісвалі на выкананне рамонтных работ, хоць насамрэч для гэтых мэтаў выкарыстоўвалі наўняны на прад-прыемстве не пастаўлены на ўлік лішкі і ўжываныя металічныя вырабы», — расказаў суразмоўца. Пасля пералічэння на рахунак прад-прыемства «Будсэрвіс-М» платы за непастаўленую прадукцыю Нудждзін аб-налічваў выкрасценны грашовыя сродкі і дзяткі і паміж хуаруінікамі. Начальнік эканамічнага упраўлення «Гродна Хімвалакно» Пазняк, парашу-ючы свае службовыя абавязкі, не правяраў належным чынам неабход-насць і мэтазгоднасць набывання металапрадукцыі ў прыватнай фірмы, а таксама паддзясны яму на подпіс дакументы для яе аплаты.

Паводле прыгавору суда Шпадарук асуджаны па ч. 4 арт. 210 КК з прымяненнем артыкула 70 КК да абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу тэрмінам на 5 гадоў з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права на працягу трох гадоў зай-маць арганізацыйна-распадарачы і адміністрацыйна-гаспадарчыя па-сады. Нудждзін і Суцько асуджаны па ч. 4 арт. 210 КК да 6 гадоў пазбаўлення волі кожны з адбываннем пакарання ў папраўчай кало-ніі ва ўмовах умоўнага рэжыму, а таксама з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права на працягу трох гадоў займаць тыя ж пасады. Крымінальная справа ў дачыненні да Сяліхіна была спынена вытворчасцю падчас следства ў сувязі з яго смерцю. Паставай суду вытворчасцю па справе ў дачыненні да Пазняка па ч. 1 арт. 428 КК спынена з вызваленнем яго ад крымінальнай адказнасці з пры-чыны заканчэння тэрмінаў даўнасці.

Прыгавор уступіў у законную сілу.

Уладзімір МАЦВЕЕЎ, БЕЛТА.

дзяткай. І яшчэ трэба памятаць пра адну важную рэч: на рынку усё мае сваю цану. У тым ліку і эканамічная самастойнасць Беларусі. Будзем спадзявацца, што Нацбанк будзе здольны абараняць і яе, і правы беларускіх экспарцёраў усімі даступнымі сродкамі і метадамі.

— Згодна з указам Прэзідэнта нашы прадпрыемствы-экспарцёры з 1 красавіка г.г. пачнуць працаваць у больш спрыяльных умовах. Яны дзятка вам дастатковымі?

— Так, але я б пайшоў далей. На мой погляд, Ураду шчасна менш трэба абмяжоўваць удзел нашых гаспадарчых суб'ектаў незалежна ад формы ўласнасці ў рэгіянальным і суветным гандлі. Задача дзяржавы: праводзіць гнуткую палітыку па стымуляванні эфектыўнасці вытворчасці і канкурэнтаздольнасці айчынай прадукцыі вытворчасці. Ураду я параю бы засяродзіцца ад забеспячэнні развіцця маркетынговых службаў, садзейнічаючы ў зборы і дастаўковым аб'ём і апрацоўцы свежай інфармацыі аб пераменах і тэндэнцыях на знешніх рынках. Увогуле варта ўвесці ў абавязок усіх дзяржаўных структураў, якія акумуляуюць маркетынговую і эканамічную звесткі (органы статыстыкі, Нацыянальны банк, рэгіянальныя выканкамы і г.д.) хутка і бясплатна даваць інфармацыю аб становішчы на знешніх рынках, попыце на розныя групы тавараў, цэнах на іх і г.д. Гэта работа ў аперацыйным плане павінна быць у нечым параўнальна з эканамічнай і фінансавай разведкай. А як інакш ва ўмовах крызісу? Дарэчы, такая сістэма ўжо дзейнічае ў Расіі, а ў нас толькі усё гавораць аб яе стварэнні.

Пры неабходнасці Урад мог бы фінансаваць асобныя праграмы па расце экспарту ў канкрэтыя краіны, а ў выпадках зніжэння спрэчных ці дыскрымінацыйных сітуацый рашуча выступаць на баку айчынных экспарцёраў, у тым ліку і за мяжой.

Гутарыў
Леанід ЛАХМАНЕНКА.

дзяткай. І яшчэ трэба памятаць пра адну важную рэч: на рынку усё мае сваю цану. У тым ліку і эканамічная самастойнасць Беларусі. Будзем спадзявацца, што Нацбанк будзе здольны абараняць і яе, і правы беларускіх экспарцёраў усімі даступнымі сродкамі і метадамі.

— Згодна з указам Прэзідэнта нашы прадпрыемствы-экспарцёры з 1 красавіка г.г. пачнуць працаваць у больш спрыяльных умовах. Яны дзятка вам дастатковымі?

— Так, але я б пайшоў далей. На мой погляд, Ураду шчасна менш трэба абмяжоўваць удзел нашых гаспадарчых суб'ектаў незалежна ад формы ўласнасці ў рэгіянальным і суветным гандлі. Задача дзяржавы: праводзіць гнуткую палітыку па стымуляванні эфектыўнасці вытворчасці і канкурэнтаздольнасці айчынай прадукцыі вытворчасці. Ураду я параю бы засяродзіцца ад забеспячэнні развіцця маркетынговых службаў, садзейнічаючы ў зборы і дастаўковым аб'ём і апрацоўцы свежай інфармацыі аб пераменах і тэндэнцыях на знешніх рынках. Увогуле варта ўвесці ў абавязок усіх дзяржаўных структураў, якія акумуляуюць маркетынговую і эканамічную звесткі (органы статыстыкі, Нацыянальны банк, рэгіянальныя выканкамы і г.д.) хутка і бясплатна даваць інфармацыю аб становішчы на знешніх рынках, попыце на розныя групы тавараў, цэнах на іх і г.д. Гэта работа ў аперацыйным плане павінна быць у нечым параўнальна з эканамічнай і фінансавай разведкай. А як інакш ва ўмовах крызісу? Дарэчы, такая сістэма ўжо дзейнічае ў Расіі, а ў нас толькі усё гавораць аб яе стварэнні.

Пры неабходнасці Урад мог бы фінансаваць асобныя праграмы па расце экспарту ў канкрэтыя краіны, а ў выпадках зніжэння спрэчных ці дыскрымінацыйных сітуацый рашуча выступаць на баку айчынных экспарцёраў, у тым ліку і за мяжой.

Гутарыў
Леанід ЛАХМАНЕНКА.

У свеце МІЛЬЯРДЫ ЕЎРА НА ПАДТРЫМКУ БАНКАЎ

Упльвовыя міжнароднае фінансавыя установы — Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця (ЕБРР), Група Еўрапейскага інвестыцыйнага банка (ЕІБ) і Група Суветнага банка вырашылі выдаткаваць да 24,5 мільярд еўра на падтрымку банкаўскаму сектару краін Усходняй і Цэнтральнай Еўропы, якія моцна пацярпелі ад глабальнага эканамічнага крызісу.

Грошы пойдучы на пераадаленне крызісу, у тым ліку ў інфраструктуру і гандлі, а таксама ў сферы традыцыйных капіталаўладанняў і кансультатывых паслуг. Па словах прэзідэнта ЕБРР, на працягу шматлікіх гадоў рост еўрапейскай інтэграцыі быў крыніцай росквіту і ўзаемнай выгады, а тым нальга дазваляць, каб гэты працэс прыпыніўся.

У Бруселі лічаць, што надшышоў час, калі Еўропа павінна аб'яднацца, каб з-за эканамічнага крызісу не згубіць дасягненні апошніх дзяткі гадоў. Там шчвёрта ўпэўненыя ў карысці скаардынаваных дзей-няў устаноў і структур Еўрапейскага саюза, фінансавых устаноў, бан-каўскіх груп, увогуле ўстаў усіх еў-рапейскіх краін для вышывання Ус-ходняй і Цэнтральнай Еўропы са смяротных для яе банкаў і прамыс-ловай абдымкаў крызісу. Еўрапей-ская банкіры моцна разлічваюць на тое, што план сумесных дзейняў дапаможа істотна паскорыць выд-ачу праз банкі неабходных фінанс-авых сродкаў для тых, каму пагра-жае банкруцтва.

Леанід ТУГАРЫН.

ЧВЕРЦЬ ЗАНЯТЫХ — У МАЛЫМ БІЗНЭСЕ

У сталіцы распрацаваны комплекс мерап-рыемстваў па развіцці і падтрымцы прадпрыем-ніцтва па 2009—2012 гг. У адпаведнасці з гэтым дакументам мяркуецца, што удзельная вага вы-творчасці прыватнага сектара ў агульнагадзін аб'ём павінна дасягнуць 17-18 працэнтаў. Ця-пер гэты паказчык складае 10 працэнтаў.

Як паведаміў намеснік старшыні Камітэта эканомікі — начальнік упраўлення прадпрыемлівнасці Мінскага гарвыканкама Аляксандр Каліноўскі, у 2012 годзе доля занятых у малым бізнэсе складе 23-24 працэнта ад колькасці эканамічна актыўнага насель-ніцтва сталіцы. На падтрымку прадпрыемлівнасці з гарадскога бюджэту выдзяляюцца значныя фінанс-авы рэсурсы. Так, калі ў мінулым годзе адпаведная выдаткі склалі каля 800 мільёнаў рублёў, то сёлета — ужо 2 млрд рублёў. Паводле слоў Аляксандра Ка-ліноўскага, гэты паказчык, магчыма, будзе скарач-таваны ў бок павышэння.

Сярод мераў падтрымкі значная роля адводзіцца крэдытаванню. На працягу апошніх чатырох гадоў-на спецыяльная сістэма. Цяпер прыватныя іграцкі звартацца ў банк па атрыманне крэдыту. Стаўка, пад якую выдзяляюцца грошы, складае крыху больш чым 11 працэнтаў гадавых. Па адпаведных праграмах пра-цуюць «Белінвестбанк» і «Белгазпрамбанк». Зараз разглядаецца пытанне аб магчымым удзеле звестч ад-наго камерцыйнага банка. Паводле аднаго з асноў-ных праблем прадпрыемлівнасці ў гэтым годзе зніжэнне аб'ёмаў крэдытавання. Як паведаміў Аляксандр Каліноўскі, напрыканцы студзеня па рашэнні Мінгарвыканкама былі адкарэ-ктаваны павышальныя каэфіцыенты арэнднай платы, у адпаведнасці з чым стаўкі былі зменшаны на 20 працэнтаў. Базавы тэрэф арэнды складае 10 еўра за квадратны метр. Таксама вызначаны каэфіцыен-

Аб тым, як Беларусь сёння захаваць экартны патэнцыял, каб потым паспяхова «уладкаваць» у суветнай посткрызіснай эканоміцы, наш карэспандэнт гутарыць з вядомым беларускім эканамістам, кіраўніком аналітычнага цэнтара «Стратэгія» Л.Ф. ЗАІКАМ.

— Валютная вырчка прад-прыемстваў-экспарцёраў заў-сёды была сферай асаблівай увагі дзяржавы, а сёння тым больш. Якія экартныя пер-спектывы нашых вытворцаў?

— Ружомымі я б іх не назваў. Валютная вырчка была вельмі дарэчы і ў стабільныя часы, а ця-пер, калі крызіс набірае моцу і паў-сюдня зніжаецца ўзровень спа-жывання, грошы ад экспарту ста-новяцца надзейнай важным складнікам папаўнення бюджэту.

У свеце тым часам назіраецца падзенне попыту — аб'ём пакуп-каў у сярэднім знізіўся на 10 %. Амерыканцы ўвогуле ў шоку, у стане разубяненасці знаходзяцца еўрапейцы, расіяне дакладна не ведаюць, што іх чакае наперадзе і таму паводзяць сабе даволі нер-вова. Усё гэта негатывна адбіва-ецца на нашай эканоміцы: зата-варваюцца склады, падае вы-творчасць. Так, напрыклад, з па-чатку года істотна выраслі запасы газавых вырабаў на прадпры-емствах лёгкай прамысловасці. Наш экспарт, па маім разліках, сё-лета не мае шанцаў утрымацца на мінулагодніх пазіцыях.

— Ці прадбачыцца ў сувязі з гэтым дэфіцыт бюджэту?

— Гэта рэальная пагроза. У нас пакуль бюджэт быў прафіцый-ным (з прыбыткам), што нярэдка дасягалася і яго карэкціроўкай. Але цяпер у сувязі з крызісам, зда-ецца, будзе вельмі цяжка пазбе-гнуць дэфіцыту бюджэту. Прычы-ны ясныя: у першым квартале ў выпадку развіцця падзей па псі-містычным сценарыі істотна зні-зіцца валютная вырчка ад экс-парту — у межах 30—40 працэн-таў. Таксама моцна упалі і паступ-ленні ад продажу нафтапрадуктаў за мяжу. Недахоп гэтых сродкаў адаб'ецца на дзяржаўным бюджэ-це, які «малываеўва» ў жніўні міну-лага года, калі пра крызіс да нас даходзілі толькі чуткі.

— Адна з галоўных крыніц валюты — гандаль з Еўропай.

ступням 2006 годзе наш тавар-ны экспарт павялічыўся на 29 %. Уражальны быў прырост вывазу за мяжу нашых тавараў у тым го-дзе: 47 %! Аднак хто мог бы ска-заць, што ў першыя месяцы 2008 года беларускі экспарт у параў-нанні з адпаведным перыядам мі-нулага года ўзрастае аж на 78 %! Дзіўным стаў увогуле пачатак 2008 года, калі наш экспарт у краі-ны Еўрапейскага саюза вырас у 2,15 раза. Гэты паказчы і іншыя лічбы і факты абвргаюць нада-кучлівых сцвярджэнні асобных замшлых псімістаў аб тым, што ў Еўропе «нас ніхто не чакае».

— Наколькі ўвогуле прад-ка-зальны знешні гандаль?

— У ім ніколі не бывае усё роў-на і гладка. Гэта часта непрад-казальная і парадаксальная сфера дзейнасці. Скажам, у 2006 годзе аб'ём нашчага экспарту ў ЗША павялічыўся амаль удвая. Факт вельмі цікавы. Як так атрымала-ся, што ў далёкую і не заўсёды, мякка кажучы, прыязную да Бе-ларусі Амерыку мы тады прада-лі ў 1,7 раза больш прадукцыі, чым у вельмі палітычна і эканамічна блізі нам Казах-стан? Але ў 2008 годзе экспарт у ЗША знізіўся на 14 працэнтаў. Новыя плыні та-вараў і аперацыі на знешніх рынках не заўсёды супадаюць з палітычнымі рэаліямі. Росту і ўзмацненню эканамічнага супра-ціўнасці Беларусі з заходнімі краінамі пашкодзіла амерыкан-ская лямка дзёгоў ў выглядзе рашэння аб замарожванні беларускіх рахункаў у фінансавых ін-стытутах ЗША.

— Тым не менш ужо скла-ся, калі можна так сказаць, геаграфія традыцыйных па-ставак нашай прадукцыі за мяжу.

— Летась беларускі экспарт размяркоўваўся пераважна ў Ра-сію і Еўрапейскі саюз, значна менш у СНД і так званыя краіны па-за межамі СНД. Апошні кіру-нак распрацоўваецца яшчэ не-дастаткова. Цяпер ва ўмовах па-глыблення суветнага фінанс-авага крызісу, саб'яктыўна ска-рачаюцца магчымасці для раз-віцця эканомікі за кошт росту тра-дыцыйнага экспарту, паўстае за-дача пашырэння міжнароднага супрацоўніцтва з краінамі Паці-нак Амерыкі, Афрыкі і нават Ау-страліі. Гэта вельмі перспектывы вектар у 21 стагоддзі.

— У нас чамусьці лічыцца, што экартны тавар паві-нен быць нечым выключным. Прыкладна гадоў 12 назад па-знаёміўся з нямецкім прадпры-емлікам, які спецыялізаваў-

— І што, а дакладней, якая група нашых тавараў стала прарывным складнікам на прывабныя, а таму і цяжкада-сягальныя рынкі Заходняй Еў-ропы?

— У першую чаргу нафтапра-дукцыя. Іншыя тавары там даўно навучыліся рабіць самі. А вось бензін і дызельнае паліва высту-пілі ў ролі беларускага «ноу-хау» прарыву на рынкі Еўрапейскага саюза. Сітуацыя скапалася на карысць нашых еўрапейскіх спа-жываўцоў. Галандцы і Вялікабры-танія сталі нашымі галоўнымі парт-нёрамі. Пасля Расіі яны асноў-ныя пакупнікі беларускай прадук-цыі. Хаця такі рашучы наступ яе на заходні рынак не планаваўся. Беларускай нафтахімічнай прамы-словасці патрабавалася — яна апынулася ў патрэбным месцы ў патрэбны час.

— І як адразавалі на яе по-слехі нашы расійскія партнёры?

— Па-расійску. Яны прынялі пэўныя захады па абмежаванні беларускай дзелавой актыўнас-ці на знешніх рынках, дакладней, на рынках нафтапрадуктаў. Мы гэта адчулі ўжо ў 2007 годзе. Зроблена гэта было ў выглядзе «рынкавага рашэння» пытанню ўрэгулявання цэнаў і тэрэфу на газ і экартны пошлі на расій-скую нафту. У рэальнасці гэта

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, пр. Черняховского, 9

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома

№ лота	Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка	Целевое назначение	Характеристика расположенности на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений. Ограничения использования земель	Начальная цена земельного участка (бел. руб.)	Размер задатка и реквизиты для его внесения	Расходы по подготовке документации, необходимой для проведения аукциона, руб.	Расходы, связанные с проведением аукциона, руб.	Дата, время и место проведения аукциона	Окончательный срок приема документов
1.	Земельный участок с кадастровым номером 221883010601000056, площадью 0,2323 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Гуринский с/с, д. Сурмино, д. 23а	Земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)	Участок находится в радиусе до 500 метров от центра населенного пункта. Ограничения: участок находится в прибрежной полосе водного объекта (озеро Белое)	3 036 000	303 000 бел. руб. р/с 3600316043793 в ф-ле № 207 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Городок, ул. Володарского, 15 код 641, УНП 300066555, код платежа 04901, получатель платежа: Гуринский сельский исполнительный комитет	516 023	1 677 847	15.04.2009 г. в 15.00 г. Городок, ул. Пролетарская, д. 2 в здании Городокского районного исполнительного комитета	09.04.2009 г. до 17.30
2.	Земельный участок с кадастровым номером 221883010601000055, площадью 0,1868 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Гуринский с/с, д. Сурмино, д. 27а	Земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)	Участок находится в радиусе до 500 метров от центра населенного пункта. Ограничения: участок находится в прибрежной полосе водного объекта (озеро Белое)	2 441 340	244 000 бел. руб. р/с 3600316043793 в ф-ле № 207 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Городок, ул. Володарского, 15 код 641, УНП 300066555, код платежа 04901, получатель платежа: Гуринский сельский исполнительный комитет	503 048	1 677 847	15.04.2009 г. в 15.00 г. Городок, ул. Пролетарская, д. 2 в здании Городокского районного исполнительного комитета	09.04.2009 г. до 17.30

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» проводит повторный аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома

1.	Земельный участок с кадастровым номером 221882206801000015, площадью 0,2140 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Вайханский с/с, д. Малое Лосвидо	Земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)	Участок находится в радиусе до 500 метров от центра населенного пункта. Ограничения: 1) земли находятся в водоохранной зоне водного объекта вне прибрежной полосы озера Лосвидо; 2) охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 В	2 996 000	299 000 бел. руб. р/с 3600316023797 в ф-ле № 207 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Городок, код 641 УНП 300066953, код платежа 04901, получатель платежа: Вайханский сельский исполнительный комитет	669 348	2 639 587	25.03.2009 г. в 15.00 г. Городок, ул. Пролетарская, д. 2 в здании Городокского районного исполнительного комитета	19.03.2009 г. до 17.30
2.	Земельный участок с кадастровым номером 221882206801000016, площадью 0,1563 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Вайханский с/с, д. Малое Лосвидо	Земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)	Участок находится в радиусе до 500 метров от центра населенного пункта. Ограничения: земли находятся в водоохранной зоне водного объекта вне прибрежной полосы озера Лосвидо	2 188 000	218 000 бел. руб. р/с 3600316023797 в ф-ле № 207 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Городок, код 641, УНП 300066953, код платежа 04901, получатель платежа: Вайханский сельский исполнительный комитет	644 980	2 639 587	19.03.2009 г. до 17.30	19.03.2009 г. до 17.30
1.	Земельный участок с кадастровым номером 221283703101000057, площадью 0,2401 га, расположенный по адресу: Витебский р-н, Куринский с/с, д. Задвинье, ул. Надречная, 3А	Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома	Наличие централизованного водоснабжения, участок находится в радиусе до 500 метров от центра населенного пункта. Ограничения: водоохранная зона водного объекта вне прибрежной полосы (река Западная Двина)	494 208	49 000 бел. руб. р/с 3600314070017 в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 259, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: Куринский сельский исполнительный комитет	550 092	2 664 109	14.04.20	

Колькасць храмаў у Беларусі павялічваецца

Толькі лічбы

— Канфесійная структура грамадства за мінулы год не змянялася, — паведамілі «Звяздзе» ў Апарце Улаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў. — Летась не было зарэгістравана новых рэлігійных напрамкаў. Дзейнічае 25 рэлігійных канфесій і напрамкаў. Агульная колькасць рэлігійных арганізацый — 3218, у тым ліку 156 рэлігійных арганізацый, якія маюць агульнаканфесійную значнасць (рэлігійныя аб'яднанні, манастыры, місіі, брацтвы, сястрыцтвы і духоўныя навучальныя ўстановы). У 2008 годзе былі зарэгістраваны 61 рэлігійная і 3 манаскія абшчыны. Палітыка ма- тэрыяльны стан рэлігійных арганізацый і сітуацыя з кадрамі.

Летась вернікі ў нашай краіне стварылі 60 новых хрысціянскіх абшчынаў: 43 праваслаўныя прыходы (у 2007 годзе — 32), 10 — рымска-каталіцкіх парафій і 7 — пратэстанцкіх абшчынаў, якіх адна — евангельскіх хрысціян баптыстаў і 6 — хрысціян веры евангельскай.

Колькасць дзейных праваслаўных храмаў дасягнула 1274 (у 2007 годзе — 1175), яшчэ 152 будуцца. У 2008 годзе было завершана будаўніцтва і рэканструкцыя 26 культурных будынкаў Беларускай праваслаўнай царквы. У праваслаўных прыходах сёння служыць 1499 свяшчэннаслужыцеляў. Кадры свяшчэннаслужыцеляў рыхтуюцца ў пяці навучальных установах БПЦ: Мінскай духоўнай акадэміі, Мінскай духоўнай семінарыі ў пасёлку Жыровічы Слонімскага раёна, духоўным вучылішчы Віцебскай епархіі, Мінскім духоўным вучылішчы Мінскай епархіі, Слоніміскім духоўным вучылішчы Наваградскай епархіі. У Беларусі сёння дзейнічае 31 праваслаўны манастыр (у 2007 годзе — 28), 14 брацтваў і 9 сястрыцтваў. Беларуская праваслаўная царква налічвае 11 епархіяў, якія аб'ядноўваюць 1473 прыходы (у 2007 годзе — 1399).

За апошнія 12 гадоў колькасць рымска-каталіцкіх прыходаў у нашай краіне павялічылася ў 4 разы. Сёння ў склад Рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі уваходзіць чатыры дзяццэі, якія аб'ядноўваюць 467 парафій. У краіне дзейнічае 9 місій і 8 манастыроў РКЦ. Абшчыны маюць 451 касцёл, яшчэ 35 будуцца. На студзень 2009 года саряд 407 каталіцкіх свяшчэннаслужыцеляў 168 — замежныя грамадзяне, у тым ліку 161 з Польшчы. Міждзяржаўная Вышэйшая духоўная семінарыя святога Тамаша Аквінскага ў Пінску за час сваёй работы падрыхтавала 12 свяшчэннаслужыцеляў, Вышэйшая духоўная семінарыя ў Гродне — 168.

У Беларусі дзейнічае 992 пратэстанцкія абшчыны 14 рэлігійных напрамкаў. Акрамя таго брэ дзяржаўнай рэгістрацыі працягваюць дзейнічаць 28 груп вернікаў Савета Царкваў евангельскіх хрысціян баптыстаў. Найбольш шматлікімі срод пратэстанцкіх напрамкаў з'яўляюцца аб'яднанні хрысціян веры евангельскай — 500 абшчынаў і евангельскіх хрысціян баптыстаў — 269 абшчынаў.

У Мінску завершаны работы па будаўніцтве сінагогі на вуліцы Крапоткіна, 22. Аднавілася і летась значна расцунулася будаўніцтва мячэці па вуліцы Грыбаедава.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Транспартная філасофія

Любіць жыццё да апошняга імгнення

У таксі звычайна езджу моўчкі. Не люблю пахабныя анекдоты і пустыя размовы, якімі часцяком забавляюць сябе кіроўцы. Але часам трапляю на жывыя тэмы і чуллівых таксістаў. Як гэты. — Люблю гуляць на могілках, — раскрывае душу таксіст. — Есць у мяне пастаянная кліентка. Яна раз на тыдзень абавязкова ездзіць туды да сваіх сям'і. Я, пакуль чакаю яе, шпачырую паміж курганом, углядаюся ў фотаздымкі і надпісы. Колькі ж там



маладых ляхыцкі! І сямідзiesiąта года нараджэння, і дзевяноста трыццага. Што яны паспелі ўбачыць, што адчуць? У гэтым месцы абстрактнага папучыя каштоўнасці кожнага імгнення. Вось так наглядзіцца на маладых, што ляхыца закапанымі дачасна, і разумееш, што дарэмна учора пасварыўся з жонкай, што дарэмна перажываў з-за заўвагі начальніка і што твае праблемы — гэта ўвогуле не праблемы. Жыць, пакуль жывецца, і радуйся! Мы хутка пад'ехалі да месца прызначэння, і я не паспела рас-

казаць таксісту пра аднаго маладога чалавека, які умеў радавацца жыццём, які таксама хацеў быць таксістам. Калі яшчэ раз трапію на таго чуллівана кіроўцу, то абавязкова раскажу яму пра Алега. — Гэта была мінулая вясна. Тады я шмат часу праводзіла з Алегам. Мы гулялі па горадзе, катаваліся на каруселях, глядзелі на вадку з моста, сустракалі першыя дзёмухаўцы, цалаваліся, гадзінамі сядзелі на лаўцы, якіх вафлі,

— Ведаю, што зараз выглядаю надта найтаней, але ж былі выпадкі, калі людзей выратавала каханне. Яна ляхыца яго каханнем. Я кожны вечар малілася пра цудоўнае збаўленне. А ён жыў! Жыў кожным імгненнем, кожным подыхам, кожным позіркам! — Лена больш не верыць, што выратаваныя такіх хворых магчымае. Я кожны вечар малілася за спачын душы. Усе рэчы, якія ў той ці іншай ступені звязаныя з ім, спрабуюць прынесці боль. Але мы не паддаёмся. Гляджу фотаздымкі з яго ўлоскамі, слухаю запісы з яго голасам, звязваю валасы гумкай, якія ён любіў, нашу шкарэтку 43 памера, якія набывала для яго, хаджу тымі месцамі, якімі хадзіў мы. І мне амаль не баліць. Я дакладна ве-



даю, што яму добра. Цудоўнае збаўленне ўсё ж такі адбылося. Я не адраза зразумела гэта. Была нават крыўда, адчай: чаму Усявышні не пачуў малітвы? А пасля я зразумела: збаўленне прыйшло духоўнае.

У самую цяжкую часіну Алегу было паслана сапраўднае Каханне, якое не кожнаму даецца перажыць. Лена ўвесь час была з ім, дзяліла боль і шчасце. Яна раскавала, што за апошнія гады ён вельмі змяніўся, натхнёнасць з'явілася ў ім. Лена параўноўвала вясновыя і апошнія фотаздымкі — вочы яго сталі іншымі. Нешта нарадзілася ў іх. Нешта такое, да чаго Лена сама яшчэ не дарагла (так яна сказала), чаго нам пакуль не зразумее, тае, дзеля пазнання чаго людзі жывуць 80 гадоў і не заўсёды спасцігаюць. Ён думаў, гаварыў, клапаціўся, кахаў. Ён быў сапраўдным мужчынам. І хацеў жыць. Ён не шкадаваў сябе і не прасіў шкадаваць. Ён жыў да апошняй хвіліны. Калі раней Алег чытаў выключна дапаможнік для лікавераў, то зараз (не зразумела, да чаго...) ён папрасіў Лёну прывезці ў бальніцу Біблію. «Мудрая кніга», — сказаў Алег, які да гэтага захапляўся шансонам. Ён не стаў бы таксістам.

Яго не стала ў вясеннаццяць гадоў, бо па паскоранай праграме ён набыў жыццёвую мудрасць і спасціг існасць. Дай Богу кожнаму зразумець тое, што зразумее ён. І я рада за яго. Толькі цяпер, калі баліць левае плячо, адгукаецца недзе ў грудзях.

Таццяна САЛДАЦЕНКА, фота аўтара.

Занатоўкі мастака

Сабор-самалёт
У самалёце маліцца значна лягчэй, чым у наземных ці падземных збудаваннях. Яно і зразумела; у самалёце ты бліжэй да неба, бліжэй да высокай чысціні і стваральнага святла. Канструкцыя самалёта амаль не выкарыстоўваецца ў саборабудаванні, а дарма.



Браты і сёстры
Надараецца цёмная часіна са змрочным настроем, і тады я думаю пра братоў. Калі стане яшчэ горай, думаю, я паеду ў Брэст да брата Андрэя, і ён абавязкова дапаможа. Ці паеду ў Койданава да Віці, а мо і ў Сочы паеду да Зміцера. А яшчэ лепей паехаць мне ў Амерыку, паехаць у Чыкага да Віктара... Ад такіх думак свет крыху святлее. Я цудоўна ведаю: калі насамрэч здарыцца нешта вельмі кепскае, дык я, хутчэй за ўсё, паеду не да братоў, а паеду да сёстраў. Сёстры заўсёды дабрэзішыя за братоў. Ведаць я пра гэта ведаю, але думаю ўсё адно пра Андрэя, Віці, Зміцера, Віктара, а не пра Алёну і Волгу. У светлыя часы я амаль ніколі не загадаю пра сваіх сястры і братоў. Чаму? Спадзяюся: у іх і без мяне ўсё выдатна.

Сакрат і Хрыстос
У апошні дзень свайго жыцця Сакрат быў вясёлы. «Сакрат, цябе асудзілі на смерць, чаму ж ты вясёлы?» — спытаў ягоны вучань. «Яны асудзілі мяне на смерць, а жыццё асудзіла іх!» Так апісваў апошні дзень Сакрата Платон, той самы Платон, які пісаў пра бессмяротнасць душы. Людзі верылі ў мужнасць Сакрата, верылі Платону, верылі ў бессмяротнасць уласнай душы, а таму спакойна ставіліся да смертнага пакарання. За вераю ў вяселле асуджанага на смерць Сакрата прыйшла вера ва ўваскрэсненне Хрыста. Яго асудзілі на смерць. Ён пакутліва сканаў на крыжы пад бязлітаснымі промнямі сонца. Хрыстос памёр і ўваскрос. Так апісалі падзею Мацвееў і Марк, Лукаш і Ян. Ім верылі, як у свой час верылі Платону. Ім верылі, і смертнае пакаранне выглядала не такім безнадзейным і не такім незваротным, як яно выглядае сягоння, калі мы ведаем, што прырода асудзіла нас на смерць, але не мае доказу праўдзівасці словаў Платона, Мацвеева, Марка, Лукаша і Яна. Сягоння смертнае пакаранне выглядае жудасна і цёмным, як беззаконны сутарэнні. Таму я не прымаю смертнае пакаранне, лічу яго ганебным, а людзей, што прыспешваюць смерць іншых людзей, лічу недаўдзячнымі дзікунамі.

Ціхія кравідзіны
Маленькія, на адно акеца, дамкі агароднікаў пад Барселонаю заўсёды напанаюць маю душу спакоем і вераю ў гарманічнае ўзаемаадносіны чалавека з навакольным светам. Падобныя душэўны спакой я адчуваю, калі гляджу з летняй дарогі на далёкую блакітна-зялёную Беларускаю вёску.

Ёлка сала
Іспанцы і каталонцы любяць вэнджаныя свінныя куплякі і крыху ёлка сала. У нашых краёх пажаўцелае ёлкае сала зразалі, ніхто яго не ёў. А ў Барселоне я пацую прывучыўся да ёлкага сала і цяперака нават смачным яго лічу.

Эліан і цэнзура
Антычны літаратар Эліан пачуў і запісаў, што ў Фівах закон загадаў майстрам, жывальнікам і скульптарам надаваць сваім выявам больш узнёслыя параўнальна з рэальнасцю рысы, а за змянінне якасцяў таго, што служыла ўзорам для статуі альбо карціны, жывальнікам і скульптарам пагражаў грашовы штраф. Калі сягоння ўключыць тэлевізар з прымушова пазітывам дыксясондай рэклама-прапагандаю ўсёго і ўсіх, можа скласціся адчуванне, што форма цэнзуры, вынайздзёная ў старажытных Фівах, дзейнічае і зараз.

Канец словаў?
Канец словаў... Ты так сказаў? Канец словаў... Ты сказаў... Напачатку — слова, слова — у Бога, слова — Бог. Так ёсць. Так было і так будзе. Будзе тое, што было, а было тое, што будзе. Хваля марскае падае на плясок. Так ёсць, так было і так будзе. За адной хваляю коціцца наступная хваля, а за ёю наступная. За меншай хваляю прыходзіць большая, за большай ідзе меншая, але яны прыходзяць адна за адной, адна за адной. Яны падаюць на плясок. Яны рассяпаюцца, каб сабрацца, яны збіраюцца, каб рассяпацца. Святло аддзяляецца ад цёмрадзі, цёмра паглынае святло, каб святло зноў аддзялілася ад цёмры, а цёмрадзь паглынула святло. Ён бачыць, што гэта добра. А ты не бачыш? Ты кажаш пра канец словаў? Ён аддзяляе плясок ад вады. Ён бачыць, што гэта добра. Чаму ты ўсё яшчэ не бачыш? Вада падае на зямлю, зямля родзіць траву, сеецца насенне, паўстаюць дрэвы плодныя, падаюць плады на зямлю, сеецца насенне, падае вада... Ён бачыць, што гэта добра. Лётае жаяпра, плаваюць рыбіны, поўзаюць паўзны, лётаюць пташкі, ходзяць звяры і ў цёмрадзі, і ў святле, і пад Сонцам, і пад Месяцам. Ён любіць іх. Дык чаму ты не бачыш, што гэта добра? Ты чуюш? Чуюш: як падае хваля на плясок? Ты стаіш паміж цёмраю і святлом, пад небам і на зямлі. Ты стаіш і ўслухоўваешся ў падзенне хвалі.

Адам ГЛОБУС.

«Я РАСПРАНАЮ І АПРАНАЮ ЖАНЧЫН...»

Слава Зайцаў. Размяняўшы сёмы дзясятка, ён называе сябе менавіта так, і ў гэтым няма позы ці выкліку. Заслужаны дзеяч мастацтваў Расійскай Федэрацыі, прафесар, член-карэспандэнт Расійскай акадэміі мастацтваў... Яму даўно не патрэбна рэклама. Яго асабістая біяграфія — гісторыя развіцця моды ў апошнія паўстагоддзя. Яго адказы на пытанні, як ён сам — проста, як класічны крой, прыліпнікам якога ён з'яўляецца, і складаюцца — як фантазія, што пераўтварае звычайнае ў цудоўнае.

— Я сорак гадоў распранаю і апранаю жанчын... Гэта і ёсць гісторыя моды: распрануў-апрапуў. Цяжка сказаць, што ёсць мой стыль. Можна гармонія. Я магу рабіць усё. Іншая справа, што не ўсё раблю, таму што пакаджа маладым займацца пазунымі нішамі. Класік, кансерватар — можаце так называць.

Мода — пошук гармоніі. У адзін момант, калі пачаліся пошукі новай эстэтыкі, жанчыну агалілі бязмежна. Да такой ступені, што яна перастала быць цікавай для мужчын. У гэты час я стаў вяртацца да народнага крою — гэта выратаванне, свежае паветра. Я натхняўся народным касцюмам. Сёння і Еўропа вяртаецца да класікі і фальклору. І там робяцца спробы прынесці гэта ў сучасны стыль адзення. Сіла трэдыцыйных каштоўнасцяў вельмі вялікая ў культуры. Сапраўднае заўсёды выклікае інтарс. Так, адзін і той жа пінак, паштыты з розных тканін, глядзяцца па-рознаму. Імгненна мяняецца вобраз. Сурдуд, які я зараз нашу, я прыдумай для сябе ў 1994 годзе. Спачатку ён быў чорны. Я прыходзіў у рэстаран і мне казалі: здзімце паліто! Прайшоў час, і зараз мне сталі заказваць сурдуды — прынялі стыль XIX стагоддзя як данасць. Зараз рыхтую новую калекцыю на тэму «Валенкі». Яны будуць белыя, докараваныя. Потым пакажу тэму, звязаную са 100-годдзем Дзярлеўскай сезону ў Парыжы: тэма Усходу будзе прысутнічаць вельмі актыўна.

Сёння адбываецца абсяцэнне адзення ва ўсім свеце. Яно каштуе капейкі. У мяне ж цана за касцюм — ад 700 да 1000 долараў. Я надаю вялікую ўвагу якасці тканіны. Для мяне вельмі важныя тэхналогіі і якасць апрацоўкі. Класіка — гэта самая стабіль-

Мяне пытаюць: што для вас крыніца натхнення? Бог. Бываюць нейкія сітуацыі, узнікае паток інфармацыі, я маюю адрозненні ж. А бывае, што некалькі месяцаў нічога не раблю. А потым таго, што намалою, мне хапае на год, на два наперад. Узнікае ўсё нечакана: у машыне, у сне... Мне гадоўнае — дакрануцца да паперы: лінія і вобраз самі з'яўляюцца. Самому здаецца: я не мог гэтага зрабіць... Нерэальна проста.

— Ваш сын пайшоў па вашых шляхах...
— Мой сын — гэта маё шчасце, гонар. Ён вельмі складаны, і яму вельмі складана было са мной. У нас былі перыяды непараўменна. Самае каштоўнае тое, што ён адбыўся як мастак. Апошняя яго калекцыя абсалютна не падобная на маю. Але ж аснова мая — класічны стыль. Ён аднойчы сказаў: тата, навошта я буду рабіць тое, што робіш ты? Я павінен знайсці свой шлях. Ён знайшоў. Ён займаецца такімі своеасабымі інсталляцыямі — робіць арт-аб'екты. Кардэн ха не тады не зразумелі і ўвогуле абвінавачвалі, што я не туды вяду калектыў. Такім быў выхад у свет. Але ж яго заўважылі французы і напісалі вялікі артыкул пра тое, што ў Маскве з'явіўся сапраўдны мастак. Так і пачалося маё жыццё — з ганеннямі, неразуменнем, нечаканым успрыманнем мяне. А мне не разумее, чаму ўсё так адбываецца. Што ж, сёння іх няма, а я застаўся...

Тое, што не магу ўвасобіць у модзе, увасабляю ў жывальніце. Ён атрымліваецца метафізічны нейкі... А ў адзін момант, пасля сяміці маці, у 1978 годзе, я пачаў пісаць вершы. У той час я быў у ізраільскіх, тхосцы псуціў плёткі, што я з'ехаў у Ізраіль. Прэсе не дазвалялася са мной кантактаваць. Выратаванне прыйшло з неба. Мне здавалася, што гэта не я, я так не умею пісаць, гаварыць і думаць. Такім вось чынам была вяртаванне нейкай праграма жыцця, пасля якой я розка пайшоў уверх. Мне прапанавалі ўзначаліць Дом моды, чым я і пачаў актыўна займацца.

— Вы сабе дазваляеце апрацаваць у іншыя брэндзі?
— Я паспрабаваў аднойчы. У Парыжы некалькі гадоў таму я трапіў пад дождж і сапсаваў касцюм. Зайшоў у краму: там Армаін, Ферэ, Версанчэ — поўны набор. Мне спадабаўся бэжавы пінак ад Франка Ферэ... Я купіў. Спавадчы — нядродна быццам бы. Але потым зной. Мякі плечавы пояс — не мой. Я люблю канструктыўныя выразаныя формы, бо ведаю свае слабасці, недахопы. Вылепленая форма для



раскошай адчуваць сябе прыгожым. Тым не менш усё гэтыя гады я імкнуўся падарыць радасць пазнання гэтай ісціны. Бо няма чалавека па-за модой. Ён або старамодем, або ультрамодем, або адпавядае сучаснай модзе. Інакш не бывае.

— Праграма «Модны прыгавор» сёння — ваша візітная картка...
— Я не быў яе ініцыятарам і доўга супраціўляўся, катэгарычна не хацеў гэтым займацца, бо разумею, што трапілішы на тэлеасістэнта, але ж ён адмовіўся, сказаў: я буду з бацькам працаваць. Ён не прымае нікога, хто не прымае яго пазіцыю. Я больш гнуткі, чым ён. Хаця ў рэальнасці ён мяккі і ранымы. Яго дачка ад першага шлюбу — Маруса, мая ўнучка, ёй 15 гадоў. Гэта мая будучыня, мая памочніца. Яна многа чым займаецца: фатаграфірай, фотай, мовамі, рукладзеллем з лямчу. Пра гэтым у школе вучыцца добра... А паўгода таму ў мяне нарадзілася яшчэ адна ўнучка...

— Вы сабе дазваляеце апрацаваць у іншыя брэндзі?
— Я паспрабаваў аднойчы. У Парыжы некалькі гадоў таму я трапіў пад дождж і сапсаваў касцюм. Зайшоў у краму: там Армаін, Ферэ, Версанчэ — поўны набор. Мне спадабаўся бэжавы пінак ад Франка Ферэ... Я купіў. Спавадчы — нядродна быццам бы. Але потым зной. Мякі плечавы пояс — не мой. Я люблю канструктыўныя выразаныя формы, бо ведаю свае слабасці, недахопы. Вылепленая форма для

— Апошні час жанчына становіцца больш мужнай, а мужчына — падобным на жанчыну. Можна, праз дзесяць гадоў мода ўвогуле перастане дзяліцца на мужчынскую і жаночую. Будзе агульны ўнікс?
— Гэта старыя. У канцы 70-х ужо такая спроба была, але гэта прайшло. Новае стагоддзе прыйшло разам з бессаромнасцю. Сёння і гэта прайшло. Зараз зноў у пашане класіка, фольк. У апошніх калекцыях, якія я бачу ў Парыжы і Нью-Ёрку, дамінуе чысціня формаў, чысціня ліній. Зараз ідзе такое прыёмнае абнаўленне ў модзе, нягледзячы на крызіс. Прынамсі, які ў трыццатых-саракавых гадах, калі быў крызіс. Узгадваю, якая мода тады была ашаламляльна! Як жаночасць падкрэслівалася! Жанчыны былі рамантычныя, а мужыкі статычны! Сёння менш стала паказаў, але гэта не пагоршыла, а палепшыла сітуацыю. Вобразы сталі больш стыльнымі, больш цольнымі, больш рэальнымі, больш рознымі і не пошыя. З'явілася ўпаўнёнасць у прыгажосці. На Захадзе вельмі многа закрываецца фірмаў — вялікая канкурэнцыя. Жывуць наймацнейшыя — гэта нармальна, так павіна быць. Жывуць моцныя і таланавыя людзі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ, фота аўтара.

СУЦЭЛЬНЫ ФОТАМЕТАПІС

Мы здымаем, нас здымаюць, толкі гультай сёння не «спыняе» імгненні. «Мільяніты» і мабільны — зброя фотаметапісаў — ледзь не ў кожнай кішэні. Усе пры справе. Фіксуецца ўсё, як кажуць, што варушыцца. Рэдкая падзея ці з'ява прыроды застаецца па-за ўвагай мабільнага фоталавання. Самыя цікавыя і важныя моманты жыцця не знікаюць назаўсёды, іх абавязкова нехта «паглядзе». Напэўна там твары фатаграфыя бываюць залішне сур'езныя. Раней эпітэтам «фотаметапіс» ганарваліся лепшыя майстры святлопісу, фатаграфы газет і часопісаў. І часам параўноўвалі з мастакамі, і гэта была найвышэйшая адзнака творчай асобы. Цяпер кожны «сам сабе рэжысёр». У час суцэльнага фоталавання многія сэнсавыя паняцці размыліся і хутка могуць знікнуць назавсім. Сёння не трэба ўмець запраўляць фотастужку ў касету і нават наводзіць аб'екты на роззасць. Жыццё залічыла словы фоталабараторыя, чырвоны літар у анахронізмах. Але сутнасць прызначэння фатаграфіі ад гэтага ніколі не зменшалася. Сучаснае грамадства — калегіяльная супольнасць. Дастаткова ўсім адначасова ўзяць у рукі свае мабільныкі і кішэнныя лічбавыкі і... усе мы не проста калегі — фотамастакі.

У чалавечтве разам з новым абліччам з'явіўся і новы абавязак: тэле-фоталічбавыя жыццё. Гэта робіць адных людзей надзвычай сур'езнымі, іншых — нечакана вясёлымі. Але чым больш тых, хто фатаграфуе, тым цікавей тым, хто фатаграфуе іх.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже земельных участков в частную собственность, который состоится 13 апреля 2009 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний.

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Последний день подачи заявлений — **07.04.2009 года** до 17.00. Заключительная регистрация участников аукциона — **13.04.2009 года** с 15.30 до 15.50 в каб. 206.

Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь в частную собственность для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов. Условия проведения аукциона, наличие не менее двух участников.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон, желающие принять участие в аукционе представляют в сроки, указанные в извещении:

а) квитанцию о внесении задатка на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета № 3642017441709 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Бе-

№ лота	Адрес земельного участка	Площадь, га	Кадастровый номер	Начальная цена (руб.)	Сумма задатка (руб.)
1	р-н ул. Слепокурова № 1 по генплану	0,1090	740100000001004837	9 223 000	893 000
2	р-н ул. Слепокурова № 2 по генплану	0,1080	740100000001004841	9 832 000	885 000
3	р-н ул. Слепокурова № 3 по генплану	0,1080	740100000001004840	9 832 000	885 000
4	р-н ул. Слепокурова № 4 по генплану	0,1091	740100000001004839	9 932 000	894 000
5	р-н ул. Слепокурова № 5 по генплану	0,1091	740100000001004838	9 932 000	894 000
6	р-н ул. Слепокурова № 6 по генплану	0,1091	740100000001004842	9 932 000	894 000
7	р-н ул. Слепокурова № 7 по генплану	0,1091	740100000001004843	9 932 000	894 000

Строений, сооружений и инженерных коммуникаций на земельных участках нет. В радиусе 300 м имеются сети водопровода.

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63

Считать недействительными страховые полисы ЗСАО «Бролли»: - Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (2РН, 2ПН) серия БИ № 0712259, 0712266, 0736451, 0741785, 0741801-0741802, 0741806, 0746813, 0751315, 0752645, 0752653, 0755490, 0755507, 0755517, 0761039, 0761092, 0761106, 0766011, 0768110, 0770541, 0772480, 0789076, 0781906-0781911, 0781979, 0781381, 0781387-0781388, 0781409-0781411, 0786265, 0786268, 0786269, 0789783, 0790249, 0790490, 0790494-0790495, 0791323, 0798637, 0798649, 0804654.
- ALFA Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (2РН, 2ПН) серия БИ № 0817190, 0817191.
- HIZIR Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (2РН, 2ПН) серия БИ № 0726191, 0727947, 0728299, 0809185, 0809257, 0810985, 0810987-0810989, 0812096-0812097.
- Добровольное страхование наземных транспортных средств (автокаско), ф.2РН, 2ПН серия АК № 0016813, 0021179, серия БИ № 0020782.
- Добровольное страхование строений; добровольное страхование домашнего имущества, ф.2РН серия БИ № 0378709.
- Квитанция 1-СУ серия ГС № 5381622, 5385879, 5387425. УНП 100782388.

ОАО «Красный Октябрь»

извещает акционеров о проведении 31 марта 2009 года в 11.00 очередного общего собрания по адресу: г. Витебск, проспект ген. Лядникова, 10.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков.
2. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
3. О внесении изменений в Устав Общества.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в читальном зале библиотеки с 25 марта 2009 года, в рабочие дни с 11.00 до 16.00.
Регистрация участников собрания будет производиться с 10.00 до 10.45 на основании документа, удостоверяющего личность (представитель акционера должен иметь доверенность).
Дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания — **5 марта 2009 года.**

Справки по тел. (8 0212) 24 73 18.

УНП 300003144	Наблюдательный совет ОАО «Красный Октябрь»
---------------	--

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 99 лет для строительства и обслуживания жилых домов по ул. Парковой в г. Мяделе.
Лот 1 – земельный участок № 1 площадью 0,1295 га, кадастровый номер 624050100001001330, начальная цена – 1 696 308 рублей;
Лот 2 – земельный участок № 2 площадью 0,1295 га, кадастровый номер 624050100001001331, начальная цена – 1 696 308 рублей.
Земельные участки расположены в водоохранной зоне озера Мистро.
Задаток в сумме 165 000 рублей перечисляется на р/с № 30120202000010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», г. Минск, МФО 153001357, УНП 690324015, КУП «Минский областной центр учета недвижимости».
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении им земельного участка внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы в сумме 525 233 рубля, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона (по каждому лоту).
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в течение 2-х рабочих дней после внесения им всех причитающихся платежей.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками.
Аукцион состоится **16.04.2009 г.** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чакалова, д. 5, ком. 324.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **10.04.2009 г.** до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Контактный телефон (8 017) 224 61 36.

Сайт в интернете: www.rt.by.

УНП 690324015

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ Совместного открытого акционерного общества «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»,

27 марта 2009 года в 10 часов 00 минут в административно-хозяйственном здании СООА «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», расположенном по адресу: город Минск, улица Володуко, 6 состоится очередное общее собрание акционеров.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

- Об отчете Наблюдательного совета Общества.
- Об отчете директора и главного бухгалтера Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год и утверждении основных направлений деятельности Общества в 2009 году.
- Об отчете Ревизионной комиссии Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
- О рассмотрении аудиторского заключения, об утверждении годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.
- Об утверждении распределения прибыли Общества за 2008 год, об утверждении нормативов распределения прибыли в 2009 году.
- О выборах членов Наблюдательного совета Общества на 2009–2010 год.
- О выборах членов Ревизионной комиссии Общества на 2009–2010 год.
- Об утверждении Порядка учета аффилированных лиц Общества.

Начало регистрации акционеров в 9 часов 30 минут.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.

Наблюдательный совет СООА «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»

У суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак **ДРЭБАТА Сяргея Аляксандравіча**, 9 верасня 1977 года нараджэння, урэдніка ў. Пасека Рэчыцкага раёна Гомельскай вобл., які прахвіваў у г.п. Зарэчна Рэчыцкага раёна Гомельскай вобл., вул. Спартыўная, д. 10, к.п. 10. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі пра Дрэбата С.А., паведамаць іх суду Рэчыцкага раёна на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб’явы.

У суд Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці просіць грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі пра фактычнае месца знаходжання **АНТОНЕНКА Алены Уладзіміравны** 29.06.1971 года нараджэння, урэднікні г.п. Брагін Гомельскай вобласці, апаведамь мя жыхарства г.п. Лёзна Віцебскай вобласці, вул. Кальцова, д. 5, паведамаць іх суду на адрас: 211.22, Віцебская вобл., г.п. Лёзна, вул. Леніна, дом 100-а на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб’явы.

У суд Драгчынскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак **ЗІНОВІА Анатоль Васільевіча**, 20.09.1969 год нараджэння, урэдніка фірмы Кагорыца Драгчынскага раёна Брэсцкай вобласці, які да восні 2006 года прахвіваў у в. Вулька Сіманавічэў, вул. Савецкая, 28, Драгчынскага раёна Брэсцкай вобл., з 7.07.2005 г. па 12.10.2006 г. працаваў у ДУП «Сіманавічэў АСТ» загідачым гаспадаркі.

Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі аб лёсе Зіновіа Анатолія Васільевіча, паведамаць іх суду Драгчынскага раёна Брэсцкай вобл. на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб’явы.

СТАЛІЧНЫ СТУДЭНТ ВЫЙГРАЎ КОНКУРС НА ЛЕПШУЮ ЭМБЛЕМУ ФУТБОЛЬНАГА ЧЭМПІЯТУ БЕЛАРУСІ



Выканкам асацыяцыі «Беларуская федэрацыя футбола» назваў імя пераможцы конкурсу на лепшы логатып 19-га чэмпіянату краіны. Як паведамляе карэспанданту агенства «Мінск—Навіны» ў прэс-службе АБФФ, ім стаў сталічны студэнт Максім Корань, які вучыцца ў БНТУ на інжынера-будаўніка.

Прыняць удзел у конкурсе Максіму параў яго брат, актыўны футбольны балеышчык. Раней Максім Корань ужо перамагаў ў падобных творчых спаборніцтвах — прыдуманыя ім логатыпы выкарыстоўваюць адна з кампаній па грузаперавозках і клуб таэквандо.

За перамогу ў конкурсе на лепшую эмблему футбольнага чэмпіянату лаўрат атрымаў прэмію памерам у 10 базавых велічынь.

Нагадаем, што 19-ты чэмпіятат Беларусі па футболе стартуе 4 красавіка, а фінішуе 8 лістапада.

Мікалай СТАСЕВІЧ,

«Мінск—Навіны».

«ВЯСЕЛЬНЫ ВІЦЕБСК»

У Віцебску ў аднайменнай канцэртнай зале пры падтрымцы гарыканкама ўпершыню правялі выставу — кірмаш «Вясельны Віцебск». Вясельныя студыі і салоны з Беларусі і Расіі прадманстравалі сваю багатую традыцыю.

Патэнцыйныя спажываўцы спецыялізаваных паслуг зазнаёмліся і з рознымі аксесуарамі, магчымамі фірмаў па арганізаванай вяселляў, і музычнага суправаджэння... Да ўвагі наведвальнікаў былі і ювелірныя вырабы, тэматычныя падакрці. Можна было зарыентавацца ў цэнах на традыцый і паслугі. Цікава, што ў рамках кірмашу ажыццяўляліся заручыны, святкавалася спраўдае вяселле. Між іншым, маладым прапанавалі паўдзельнічаць у традыцыйным старажытным абрадзе. Шматдзетным бацькам уручылі пасведчанне аб нараджэнні пятага дзіцяці. Ёсць ідэя зрабіць гэты прыгожы кірмаш традыцыйным.

Аляксандр ПУШКАНСКІ.

Ч асам нашы паводзіны, учынікі дыктуюцца аналогіямі, няхай сабе і вельмі далёкімі, ад тэго, што нам давлялося вытрымаць, паспытаць, сцярпець у мінулыя. Сталым чалавекам нярэдка кіруючы падсвядомыя імпульсы, якія пасылае дзяццтвацца і юнацтва. Імпульсы спараджаюць у памяці вобразы і малюнкі.

Вось такі стан вяртаньня, здавалася б без даў прычыны, у сваё мінулае перажыў Хведар Іванавіч Кавалёў, дацэнт з салідным педагагічным стажаам, па кнігах якога адольвалі матэматычную навуку спачатку вучні ў школе, потым — студэнты ў інстытуце.

— Вам даўно тэрба было б пісаць і абараняць доктарскую, станавіцца прафэсарам, — папілкаі Кавалёва калегі.

— Некалі! — коротка адказаў Хведар Іванавіч. — Я і так са сваімі абавязкамі спраўляюся.

Хведар Іванавіч прывык задавальняцца малым — у асабістым жыцці. Любіў цішыню, блуканне па ляжных сцяжках і па мурожных берагах ціхх рачулак. Любіў тушыню гаману і міланіва небасхіл пры захадах сонца. Любіў грыбныя дажджы і ледзь улоўны шлохх распранання дрэў увосень. Гадзінамі, калі такія выпадалі, мог глядзець на паплавок — незалежна, спакучалася на яго прынаду рыба ці не. Ён меў у назіраць і слухаць галасы прыроды і жывіцца імі. Дарма што матэматык.

Да горада ён прызвыкаў. Ды іначай і быць не магчы. Кватэра — у шматпавярховым гмаху, ажно на дзвятым паверсе. На працу і з працы, хоць і меў «Масквіча», — з дзавома перасадкамі, з аўтобуса ў аўтобус, а потым трамваем. Неяк неўпрыкмет далучыўся да тэатра, з аднолькавай цікавасцю хадзіў і на класіку, і на сучасныя, аздобленыя ўмоўнасцямі, спектаклі. Па тэлевізары глядзеў пераважна інфармацыйныя праграмы. Усё ж асатнае перабівалася паўтурамі надакучлівай рэкламы, якую Хведар Іванавіч не прымаў.

Жонка захаплялася серыяламі. Іншым разам іх інтарэсы перасякаліся, і, каб пазбегнуць канфліктаў, Хведар Іванавіч завёў персанальны тэлевізар — малынькі, але з добрым каліяровым экранам.

Па натуры Хведар Іванавіч не быў сьчым, але і ў дружбкі нікому не навязваўся. Ведў прозвішчы і род заняткаў толькі трох-чатырох жылцоў дома. Астатніх нікому не тварх, вітаўся. З ім віталіся. Іншым разам перакідваліся парай слоў. І не болей. З калегамі па факультэце усё выглядала іначай. Аб’ядноўвалі карпаратыўныя інтарэсы.

Калі ў інстытуце стварылі садовы кааператыў і надзялілі участкамі па чатыры соткі, Хведар Іванавіч уявіў скучанасць хатак і людзей; зробіх крок улева і трапіш нагой у агарод суседа, а як пераступіш управа, то паточнах градку з морквяў другому суседу, — і адмовіўся. Яму хацелася займець звычайную сялянскую хату з усімі яе выгодамі і нязручнасцямі. Такую, каб нагадвала башкоўскі падворак у зашліным кутку Прыднэпраў, атуплены з двух бакоў шумным бораам, а з трыажа — бярозавым гаем. У наваколлі Мінска Дняпроў не цячэ. Але ж можна прыгледзецца да паселішча, якое стаіць над невялікай рэчкай. Тут не да капрызаў.

І такі знайшоў Хведар Іванавіч жададну хату. Яна была навідавоку — краіна на ўтраўненялай вуліцы, якая на той момант нагадвала дыван, сатканы з пералістых прамінуў сонечнага святла, што зармаўджанымі хвалямі ліоўся з небасхілу за шырокай абалонай рочкі, акаямаванай кустамі, альшынкамі і ніцымі вербамі. Быў вечар. І была зачараваная шіца, якая дала супаканенне і замілаванне.

ВОДЕБЛІСКІ 7

11 сакавіка 2009 г. **ЗВЯЗДА**

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. МОГИЛЕВЕ

Аукцион состоится 13 апреля 2009 года в 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

Адрес земельного участка	Площадь	Срок аренды	Цель использования	Кадастровый номер	Начальная цена (руб.)	Сумма задатка (руб.)
Лот № 1 ул. Ямницкая (р-н жилого дома № 70)	0,0063 га	2 года	Установка и обслуживание торгового павильона	740100000001000395	77 000	7 000
Лот № 2 ул. Островского, ост. «Ресторан «Ясень» (ранее ост. «Дом быта»)	0,0104 га	2 года	Установка и обслуживание торгового киоска в остановочном павильоне	740100000005000190	335 000	30 000
Лот № 3 ул. Королёва, ост. «Торговый дом «Атлант»	0,0015 га	2 года	Установка и обслуживание торгового киоска в остановочном павильоне	740100000004000498	63 000	6 000
Лот № 4 ул. Калужская, 2 (р-н магазина № 40)	0,0056 га	2 года	Установка и обслуживание торгового павильона	740100000002000114	175 000	16 000
Лот № 5 ул. Карабановская (р-н магазина № 43)	0,0077 га	2 года	Установка и обслуживание торгового павильона	740100000001000107	230 000	21 000
Лот № 6 ул. 30 лет Победы (р-н жилого дома № 8)	0,0066 га	2 года	Установка и обслуживание торгового павильона	740100000002001392	275 000	25 000
Лот № 7 ул. Белинского, ост. «Улица Белинского»	0,0057 га	2 года	Установка и обслуживание торгового киоска в остановочном павильоне	740100000002000322	250 000	23 000
Лот № 8 ул. Челюскинцев, ост. «ОАО «Лента» (ранее ост. «ДК ЗИВ»)	0,0068 га	2 года	Установка и обслуживание торгового киоска в остановочном павильоне	740100000003000518	304 000	27 000
Лот № 9 пр-кт Димитрова, ост. «Улица Южная»	0,0020 га	2 года	Установка и обслуживание торгового киоска в остановочном павильоне	740100000007004311	67 000	6 000
Лот № 10 ул. Ямницкая, (р-н жилого дома № 75)	0,0040 га	2 года	Установка и обслуживание торгового павильона	740100000003001920	65 000	6 000
Лот № 11 р-н пер. 1-го Южного	0,0272 га	50 лет	Строительство и обслуживание станции технического обслуживания автомобилей	740100000007004646	3 650 000	329 000

Принимать участие в аукционе могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Условия проведения аукциона, наличие не менее двух участников. При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон желающие принять участие в аукционе представляют:

1) Копию платежного поручения, заверенную банком, о внесении задатка на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета № 3642017441709 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж);

Юридические лица: Доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда данное юридическое лицо представляет его руководителем), копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;

Индивидуальные предприниматели: Паспорт, копия свидетельства о государственной регистрации, а в случае участия в аукционе представителя — паспорт и нотариально заверенную доверенность;

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63

лучыцца. Заўсёды паслухмяны сын заўпаўрыцца: хаць вучыцца на фізіка-матэматычным факультэце. Пры гэтым паказваў газету, у якой даваліся кароткія звесткі пра ўніверсітэцкія факультэты.

Бацька здаўся. Зняў з паліцы скрынчачку, у якой хаваліся рублі, траячкі, пацёркі і нават капецкая дробязь. Запас стварыўся ад прадажу ў Быкаве ягнят, які з здабыты ў Дняпры рыбы. Стары заклапочана нешта пашаптаў і падаў грошы сыну:

— Добра схавай, каб не ўкрапі. Шыкаваць не будзеш, але з гольду не памрэх.

У торбачку з дамагнаткага палатна, у якой Хведар дасюль насіў падручнікі і сышты, маі паклапа свежых праснакоў, паубохана лхедару.

Рк праз сутонне прыпаміналася: сядзіць на лаве дзед Азар і, убіўшы бабку ў пяньк, ёлкіе доўгае палатно касы-літоўкі: тук-тук,

НА КОНКУРС АПАВАДАНАННЯ

Барыс СТРАЇЦОЎ

СТРЭШКА НАД СТУДЫЯЙ, альбо Пра цыбулінку і рэпку

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



тук-тук-тук... І так з гадзіну, покуль джала касы не стане як брытва. Дзед падняў нечакана. Араў раскарнаваную і вычышчаную ад хмызку пляшу, спінныў чаню, прысіднуў рэкі да груззей і ўпаў.

Дзед на лаве змяніў башка. Ён хадзіў у калгасе на розныя палыя работы — з коньмі і без коней. Увечары, абліўшыся да пояса халоднай вадой са студні, задуманна сядзеў напалуголы, церабіў абвісьляны вусы і смактаў самарукту. Іншым разам, калі Хведар падсаджаўся побач, з усмешкай казэў: «Ты ў мяне, сынку, матэматык. Давай-ка падлічы, колькі ў гэтым месяцы брыгадзір намалываў мне палачка». Палачкамі адзначаліся працадні.

З класа ў клас Хведар пераходзіў акурата: па матэматычных дысцыплінах, фізіцы і хіміі — чыцёркі, па астатніх — чашэўкі, рэдазьяной вадой Хведар Іванавіч устаўлены ў і такія адзінкі атэстат.

Бацька стаў за тое, каб сын ехаў у Горкі паступаць у сельска-гаспадарчую акадэмію: і бацькоўскі дом недалёка, і ад зямлі не ад-

ренность;

Граждане — паспорт, а в случае участия в аукционе представлятеля — паспорт и нотариально заверенную доверенность;

2) Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с предметами аукциона.

3) В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении в аренду земельного участка победителю аукциона оплатить стоимость предмета аукциона, возместить расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для его проведения. Ориентировочная сумма расходов составляет 5 миллионов рублей.

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. **Последний день приема заявлений — 07.04.2009 года до 17.00.**

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЖА

Сканворд (5 сакавіка). Па гарызанталі: Кандыдат. Ламака. Юань. Амур. Дынар. Купал. Еўра. Атака. Морж. Каска. Кіп. Гага. Ата-ра. Атам. Млын. Аер. Фунт. Скат. Абразок. Акула. Лама. Клін. Сінус. Рагу. Пародак. **Па вертыкалі:** Елка. Галс. Аэрастатыка. Ганак. Скальд. Салам. Тустэп. Мана. Аракс. Аўтамат. Ліра. Кура. Рафінат. Долар. Нуга. Камета. Сук. Фал. Пэр. Карауза. Жвір. Ном. Рубель. Пастка.

СКАНВОРД (10 сакавіка). Па гарызанталі:

Валгаград. Расія. Амар. Кантата. Опера. Парыў. Пара. Карціна. Клапан. Ліда. Прымак. Карыта. Удар. Сыр. Эздавы. Цыстра. Амід. Кіжы. Зад. Рытуал. Шла-ла. Кава. Увал. Алека. Трыко. Ламаносаў. **Па вертыкалі:** Мікраскоп. Церашкова. Карты. Удача. Мадам. Наіна. Авіза. Карыда. Апа. Вар. Граната. Капыл. Марс. Алека. Ані. Ком. Ятрукіа. Цырата. Сары. Не-пал. Сет. Рапірыст. Зарад. Тырса. Анафара. Ляонаў.

ШАХМАТЫ

Пад рэдакцый майстра спорту Уладзіміра СЫЧОВА

МАСАВЫ КОНКУРС РАШЭННЯ

Пачынаем чарговы трады-цыйны масавы конкурс рашэн-ня шахматных кампазіцый. Для рашэння будзе прапанавана 25 пазіцый.

У адказ на дзвюххадовую за-дану дастаткова ўказаць толькі першы ход. Для астатніх задан-няў патрабуецца прывесці ўстун-ны ход і ідэальны варыянт. Гэта азначае, калі задача з паргрозай, то прывесці хад чорных, які абараняец ад гэтай паргрозы. Калі твор на цугцванг, то пасля ўступнага ходу трэба напісаць слова «цугцванг». Матуочы ход ўказаць не абавязкова. Рашэн-не эцюда трэба давесці да яснай пазіцыі.

За правільны рашэнні наліч-ваецца адпаведная колькасць ачкоў (ад 1 да 5): за дзвюххадую — ад 1 да 2, за троххадую — 3, за шматхадую — 4, за эцюд — 5. Пры навуачны пабо-чных рашэннях пад увагу бяраць толькі адно з іх, і асноўная ацэнка падвойваецца. Доказ не-рашальнасці задання, калі такое будзе мець месца, прыраўноўва-ецца да асноўнай ацэнкі. Пры гэ-тым трэба раскрыць аўтарскую задумку.

На абдумванне адводзіцца пэўная колькасць дзён. Аб гэтым будзе паведамляцца пры публі-кацыі заданняў.

У першым лісьме паведаміце, калі ласка, кароткія звесткі пра сябе: месца працы або вучобы, прафесія, спартыўны разрад па шахматах.


Прызы пераможцам — падліс-ка на газету «Звязда» і ганаро-выя граматы.

Наш адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдак-цыя газеты «Звязда», шахматы.

Дарагія сябры, уключайцеся ў наш конкурс!

Прапануем першыя два за-данні.

Заданне № 1.



Белыя: Крс5, Фн1, Лг2, Лн3, Сд2, Кf7 (6). **Чорныя:** Кре4, Сd1, Кh2, п. е6 (4). Мат за 2 хады (1 ачко).

Заданне № 2.



Белыя: Кра1, Фб4, Ла4, Ла5, Сб1, Кh7 (6). **Чорныя:** Кре5, Фд5, Лf8, пп. е6, е7 (5). Мат за 2 хады (1 ачко).

На рашэнне заданняў даецца 12 дзён.

Жадаем вам поспехаў!
КОНКУРС ПАМ'ЯЦІ РАШЫДА ХАЦЬМАВА
Эцюды. Суддзя — В. Калаш-нікаў. Устаноўлены прызы, ганаро-выя і пахвальныя водгукі. Тэр-мін прысылкі — 1 мая 2009 го-да. Адрас: 620143, Россия, г. Екатеринбург, а/я 331, С. Осинцеву.

Званок па тэлефоне можа стаць ахвяраваннем для хворых сірот

У Беларусі ў сакавіку гэтага года пачала праца-ваць дабрачынная тэлефонная лінія «Захавай жыццё», паведамліў ў ГА «Беларуская асацыяцыя сацыяльных работнікаў».

Праект рэалізаваны Міжнародным дабрачынным гра-мадскім аб'яднаннем (МДГА) «Здароўе ў XXI стагоддзі». Паводле слоў старшыні праўлення МДГА Яўгена Зарэ-цкага, пры дапамозе тэлефоннай лініі арганізаваны збор сродкаў для аказання дапамогі і іншых прадметаў гіге-ны для дзяцей, якія жывуць у сталічных дамах дзіця-ці № 1 і № 2. Справаздача аб выкарыстанні грошай будзе размешчана на сайце арганізацыі.

Трэба адзначыць, што збор сродкаў праз выдзель-ную тэлефонную лінію вельмі распаўсюджаны ў краінах Заходняй Еўропы. У Германіі, напрыклад, на падобную лінію ў дзень паступае да 600 званкоў.

Кар. БЕЛТА.

АБС-ТРАКТЫ

ці Як узнікаюць мастацкія выбухі?

Чалавеку патрэбныя ўзрушэнні — гэта проста як «а» і «б». Калі эмоцыі круціцца бясконда па заведзеным коле, рана ці позна нешта можа зла-мацца ўнутры, нібыта рэсора, кола адваліцца і стане зразумела, што не-магчыма ехаць далей. Без новага ко-ла, без віру эмоцый, якія сваёй энэр-гіяй будуць рухаць цябе. Таму на вы-ставе «Абстракт-2009» я ішла з таем-ным чаканнем, што змагу памянць кола, і манатонны рух жыцця набу-дзе новы тэмп.



Аляксандр Дасуцаў «Stonehenge», 2008 год.

Памятаю, як гадоў дваццаць таму я х-дзіла на мастацкія выставы менавіта за гэтым: хваля перамен выносіла з глыбін-інае мастацтва, зусім не падобнае на тое, што панавала яшчэ нядаўна. Стала зразумела: у чалавечай свядомасці ёсць шмат таго, што хоча выйсці за рамкі пры-чынаў, і творы мастакоў імяціцца паказаць не столькі знешні свет, колькі ўражанні ад яго. Прайшоў час. І мастакі з Віцебска робяць тое ж самае.

1. Віцебскі тракт

Шляхі мастацтва непрадказальныя. Але хто хоча, той ведае, дзе і што шу-каць. Палац мастацтва за апошнія меся-цы паспрабаваў задаволіць і аматараў рэалізму (у студзені), а ўжо напры-канцы лютага адзначыў 90-годдзе Ві-цебскай мастацкай школы выставай «Абстракт». У параўнанні з папярэд-няй вялікай аб'яднанай выставай гэта-тая — гім рэвалюцыі. Той, якая ад-булася ў мастацтве амаль 100 гадоў таму, дзюкуючы тэарэтыку супрэма-тызму Казіміру Малевічу. Гэта была яго асабістая рэвалюцыя, але Белар-ушы да яе здолелі прычыніцца дзя-куючы таму, што ў Народную маста-цкую вучэльню Віцебска, адкрытую Шагалам яшчэ да ад'езду з радзімы, прыехаў выкладаць у 19-м годзе Ма-левіч і працаваў тут тры гады. У гэ-тым беларускім горадзе яго ідэі па-ранейшаму жывуць і перамагаюць. Гэта даказваюць 26 удзельнікаў выставы, якія працягваюць традыцыі віцебскай школы абстрактнага мастацтва. Менавіта яны вырашылі адзначыць яе 90-годдзе вы-ставой у сталіцы.

Напэўна, таму на выставе можна ба-чыць імпрэвізацыі на тэму «Чорнага ква-драта» ад розных аўтараў. Віктар Шыл-ко прапанаваў, напрыклад, «Чырвоную ра-му для чорнага квадрата». Галіна Васіль-ева ўвогуле стварыла серыю «Квадраты». А Валерый Шчасны асэнсаваў ролю геа-метрычнай фігуры вельмі па-сучасна: «Квадрат аднаўна». І пэўны сэнс у гэтым сапраўды ёсць.



Валерый Шчасны «Качэч XXI ст.», 2008 год.

Але гэты сэнс быў закладзены хутчэй самым вынаходнікам самага мастацка-га квадрата Казімірам Малевічам. Яго ква-драт сапраўды аб'яднаў свет новай ідэяй, паўплываўшы не толькі на выяўленчае мастацтва, а яшчэ і на іншыя галіны твор-часці, нават архітэктурную.

2. Чорнае трактаванне

Квадрат — самая элементарная геа-метрычная фігура. Але чорны квадрат на белым фоне вяртаецца розумі мільёнаў людзей, прыцягвае да сябе ўвагу даслед-чыкаў і аматараў жывапісу, выклікае

жыццёвыя павінны казачы за яго», — дзеліцца думкамі Волга Нячай, адна з удзельніц выставы. Яе скульптуры «Сальвадор Далі», «Рэнесанс» пры-вабляюць сваёсаблів-най адкрытасцю і часам незразумелай жаночай упэўненасцю.

Што цікава, праект тако-га штаталту ў Беларусі праходзіць упершыню, до-рыць нам магчымаць пры дапамозе экспане-ных 35 скульптурных кам-пазіцый зрабіць свае аса-бістыя высновы, паспра-баваць зразумець той «іншы» свет быцця, па-вясноваму абуд-зіцца. «Гэта нашы штодзённыя адкрыцці, пяшчота, радасць, ка-ханне. Гэта наша сэрца», — ад-значае Ганна Старавойтава, не-проста скульптар, але і сапраўд-ная прыжудыца. Фотаздымак з яе выявай на кані, прадэманстрава-ны на выставе, без сумненняў, даказвае гэта.

Увогуле, акрамя скульптур, да ўвагі ўсіх наведвальнікаў вы-ставы — мастацкія фотопартрэ-ты скульптараў, выкананыя ма-ладым фатографам-мастаком Юліяй Ледзік. Зусім розныя, не-падобныя адна на адну, кра-за-тунныя і пранізлівыя, яны прыцягваюць не менш увагі, чым скульп-туры.

«Адзінае, што нас яд-нае» — гэта тое, што мы жанчыны. І гэтай выста-вай мы аб'ядналі розныя сусветы, мары жанчын-скульптараў, іх творчыя шляхі, магчыма, нейкія цяжкія і, безумоўна, сталежныя, — падагуль-няе Ірына Швець, з замі-лаваннем глядзячы на скульптуру пад характэр-най назвай «Арлоў».

Дзяна МАЛОЕВА.

спрэчкі. Шматлікія даследчыкі імкнуліся разгадаць таямніцу «Чорнага квадрата». Сам аўтар кажа, што карціна зроблена ім пад удзеяннем бессявядомага. Зна-чыць, пры разглядзе яе трэба выйсці за рамкі традыцыйнага успрымання, выйсці за межы таго, што бачнае. Тады ў чор-ным квадраце можна убачыць рознака-ляровы куб. Усе формы і фарбы свету. Свет не выглядае плоскім і чорна-белым, калі дадаць свайго ўяўлення. Самая зна-камітая абстрактная Малевіча ў 1915-м го-дзе дала пачатак новаму напрамку «су-праматызм».

Сёння Віцебскія мастакі таксама не заклапочаны выяўленнем прад-метаў. Такім чынам мы сапраўды ма-ем справу з працягам традыцыі Ма-левіча.

У кантэксце творчасці Малевіча са-мо слова «традыцыя» гучыць дзіўна. Таму што ён свядома і мэтанакірава-на сам унёс час імкнуўся разбураць традыцыю. Таму і стаў хіба не самым уплывовым рэвалюцыянерам у жыва-пісе. Прычым у глабальным сэнсе: яго ідэі вельмі хутка распаўсюдзіліся не толькі па рэвалюцыйнай Саветскай краіне, але пайшлі ў свет і прыжыліся там больш паспяхова, чым на радзіме, далі штуршок да развіцця новых форм. Сам Малевіч верыў у перамогу сваіх ідэй і не зьяр-нуўся да традыцыі нават перад тварам смерці: яго пахавалі ў спецыяльнай «су-праматычнай» труне, якая была распраца-ваная ім самім...

3. Абстрактныя варыяцыі

Зразумела, адна справа—быць перша-праходцам, іншая — ісці па ўжо прахла-дзенай сцежцы. З гэтага пункту гледжэн-ня наша сучаснае мастацтва ўсё яшчэ тры-маецца на мастацкіх ідэях, якія прайшлі



Валерый Шчасны «Насене крыжа», 2008 год.

выпрабаванне часам. У такім сэнсе гэта хутчэй эксперыменты з мінулым, зробле-ныя на новым узроўні. Эксперыменты, якія дакладна маюць неаспрэчаны поспех у гле-дачоў, якія чакаюць чаго-небудзь не тако-га, як у жыцці. А чаго-небудзь такога, як у Аляксандра Салаўева ці Аляксандра Ма-лея. Ці зусім нечаканы «Доказав» на кар-ты абстрактнага ручнога ткацтва ад Ві-ялеты Някрасавай, што спалучыла белар-ускую традыцыю ў супрэматычнай. А яшчэ ёсць абстрактныя скульптуры ў вы-глядзе квадрата, нават абстрактнае скульптурнае сонца і месяц. Раскладзі Ан-таніны Фалей паршучае законы успры-мання твора на плоскасці.

Безумоўна, у наш час не так проста правіць сапраўднае мас-тацтвае вынаходніцтва, у аснове яко-га ва ўсе часы стаяла найперш спроба зрабіць нешта новае. Зда-ецца, усё ўжо было, усё ўжо па-спрабавалі. У свеце з часоў Малеві-ча шмат што змянілася, у мастац-тве ўзніклі новыя формы адлюстра-вання свайго, новыя віды візуальных мастацтваў, якія выходзяць за меж-ы не тое што творчасці — прасто-ры. І сапраўды, нібыта той грыбны дождж, у адной з інсталляцый са-праўднай творчай ідэя прарасла скрозь самыя цвёрдыя і нечаканыя рэчы.

Некалі простая геаметрычная форма-знак не была звязаная з нейкім вобразам ці паняццем, і сведчыла яна пра абсалютную свабоду стваральніка, уяўля-ла акт чыстай творчасці. Была сімвалам творчай смеласці і самаахвярнасці. Пра гэта думае, углядаючыся ў твор Вален-ціны Ляховіч «Сцяна паміж», дзе сярэд абстрактных фігур бацькава крыж. Кожны творца нясе свой, памянчыць ці ўзв'я-жы — немагчыма. Толькі так можна пры-йсці да бессмяротнасці.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

СЁННЯ

Мінес	—	6.34	18.06	11.32
Віцебск	—	6.24	17.55	11.31
Магілёў	—	6.24	17.56	11.32
Гомель	—	6.20	17.54	11.34
Брэст	—	6.49	18.21	11.32
Гродна	—	6.49	18.23	11.34



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

НАДВОР'Е на зямлі

Геамагнітны ўзрушэнні

Віцебск	745мм р.в.с.с.	-2.1°C
Гродна	745мм р.в.с.с.	-1.1°C
Мінск	739мм р.в.с.с.	-2.1°C
Магілёў	742мм р.в.с.с.	-3.1°C
Брэст	747мм р.в.с.с.	+2.4°C
Гомель	743мм р.в.с.с.	+1.3°C

ВАРШАВА +1.3°C, МІЕЎ +4.6°C, РЫГА 0.2°C, ВІЛЬНЮС +1.3°C, МАСКВА -1.1°C, С.ПЕЦЯРБУРГ -3.1°C

АВАНЧАСНІ:
— німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— малая геамагнітная бура

11 сакавіка

1887 год — у вёс-цы Новы Двор на Мін-шчыне нарадзіўся Алесь Гарун, выдатны бела-рускі паэт, дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху. У 1917 годзе рэдагаваў у Мінску газету «Бела-рускі шлях». Аўтар паэтычнага зборніка «Дар ма-ці» і зборніка п'ес для дзіцяці «Жыўяе казкі». Па-мёр у 1920 годзе.

1985 год — на чарговым пленуме ЦК КПСС Генеральным сакратаром ЦК партыі выбраны 54-гадовы М.С. Гар-бачоў.

«Для чалавека, які любіць толькі сябе, самае невясёльнае — застава-цца сам-насам з сабой».

Паскаль Блез (1623—1662), французскі матэматык, фізік, пісьменнік, філосаф.

КАБ НЕ НАКЛІКАЦЬ БЯДУ

З пакалення ў пакаленне, ад дзе-даў да унучкаў перадаваліся праві-лы паводзінаў у сям'і, у момант правядзення сямейна-радавых святаў ці паўсядзённага жыцця, каб абараніць сябе і сваіх родных ад заўчаснай смерці, г. зн. «не наклікаць бяду»:

- Катэгарычна забаранялася браць што-небудзь з магілы ці могілак — гэта значыць прынесці ў хату новую бяду.
- Катэгарычна забаранялася ўвечары месці ў хаце падлогу — гаварылі так: калі месці роднага «квямітаецца». Акрамя гэтага, забаранялася месці падлогу двума венікамі адначасова.
- Катэгарычна забаранялася месці падлогу 9 ліпеня, на Фя-дору. Народныя знахары папярэджвалі: наклікаецца на сваіх род-ных бяду.
- Забаранялі месці падлогу пры нябожчыку, казалі так: хутка «вынесцеся» каго-небудзь яшчэ. Вымятаць і мыць падлогу дазва-лялася толькі тады, калі працэсія з нябожчыкам пайшла на мо-гілкі. І яшчэ — выносіць смецце і выліваць брудную ваду дазва-лялася толькі тады, калі людзі вернуцца з могілак.
- Забаранялася ў нядзелю ўзбіваць пырыну — казалі так: «па-клічае ў хату смерць».
- Старыя людзі гаварылі: цяжарная жанчына не павінна быць хроснай маці і хрысціць дзіця, інакш хтосьці з гэтых дзвюх немў-лят пойдзе з жыцця.
- Не раілі браць хроснымі бацькамі людзей з такімі ж імёнамі, як і ў бацькоў хросніка. У такім выпадку хросныя бацькі хутка «за-меняць» родных.
- Пад страхам смерці забаранялася вырубачь дрэвы на мо-гілках!!!
- Нават жартам, па недарэчнасці ці па асабістым неразумен-ні ніколі і нікому не жадаіце смерці. Гэты праклён можа павяр-нуцца супраць вас!

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усімхнёмся!

- У п'яным выглядзе, грама-дзянін, мы вас у тэатр не пусцім!
- А вуно таго пусцім!
- Дык гэта артыст, яму на сцэне выступаць!
- Падаю!!!
- Аптыміст:
- Лячу-у-у!!!
- Я вазьму цябе на працу.
- А колькі плацяць?
- Кормяць.
- Я згодны!



Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.538. Індэкс 63850. Зак. № 1301. Нумар падпісань у 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12